

Наша Ніва

П Е Р Ш А Я Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Э Т А ISSN 1819-1614

Заснаваная ў лістападзе 1906. Адноўленая ў траўні 1991. Выдавец: Прыватнае прадпрыемства «Суродзічы». Выходзіць штотыднёва, у чацвярткі

9 771819 161008



Перавод стрэлак назад

Беларусь абвастрае стасункі з Захадам і трапляе ва ўсё цясьнейшыя абдымкі Расей. Старонка 3.



ЮЛІЯ ДАРАШКЕВІЧ

У НУМАРЫ

Люстра дзён

У сакавіку быў зноў аблежаваныя грамадзянскія свабоды. Ва ўніверсітэтах началіся «палітыка-псыхалагічныя сумоў» з абітурыентамі. 27 сакавіка прыйшлі ператрусы кватэрай 17 журналістай. Старонка 8.

Сэнатар Чаргінец падзяліў літаратуру на сацыяльна значочную і антидзяржаўную. Старонка 30.

Загаварылі новыя ахвяры «жывых шчытоў»

Уздзельнікам падзеі 2 сакавіка, можна сказаць,

пашанцавала, калі парабаць з ахвярамі «жывога шчыта», зладжанага работнікамі ДАІ 7 кастрычніка 2007 году.

Старонка 14.

Сын Шымава бароніць бацьку

Прыезд рэктара БДЭУ ў Вену суправаджайся пратэстамі студэнтаў, выгнаных за палітыку. І нэрвовай рэакцыяй сына Шымава, які працуе на радыё «Свобода».

Старонка 16.

Калі ж будзе сапраўдны плян?

Пасля 25 Сакавіка Віталь Тарас узымае праклятъя пытаныні нацыянальнага руху.

Старонка 6.

TDA «ВД Аўто»
New
ЛІЧЫЛЬНІКІ
ДЫЗЭЛЬНАГА
ПАЛІВА
для імпартнай і айчыннай тэхнікі
Эканомія – больш за 15%
УНН 190841880
Тэл./факс: 375 17 262-57-54, 262-25-29
GSM: 375 29 776-86-25, 694-91-26

Незаўважны распад дыктатуры

Незалежныя назіральнікі падаюць лічбы, што прэзыдэнт-дыктатар Зымбабвэ Робэрт Мугабэ прайграў прэзыдэнцкія выбары ў суботу. Цэнтравыбаркам гэтай афрыканскай краіны да серады так і не абвесціць выніку, імкнучыся зацягнуць час.

У аўтарак стала вядома, што за зачыненымі дэзвярамі ідуць інтэнсіўныя дыпляматычныя перамовы з мітаю знайсці ганарове выйсце для Мугабэ.

Афрыканскага дыктатара пахавала эканоміка. Пасля ўвядзення Захадам эканамічных санкцый інфляцыя ў краіне дасягнула 100 000 працэнтаў, а датацый ад Чавэса і Мбекі аказалася замала для падтрымання сацыяльнай стабільнасці.

У выніку Мугабэ прайграе выбары свайму даўняму праціўніку, лідэру кааліцыі «Рух за дэмакратычныя перамены», прафсаюзнаму босу Моргану Цвангірай (**на фота**).



Згодна з вынікамі паралельнага падліку галасоў паводле пратаколаў участковых камісій, праведзенага хаўрусам 25 грамадзкіх і царкоўных арганізацый, Цвангірай набраў 49,4% галасоў супраць 41,8% у Мугабэ. Яшчэ 8% ад'ёў зымбабвіскі Казулін — былы міністар фінансаў Мугабэ, які перайшоў у апазыцыю. Цікава, што апошніга Мугабэ назваў няйначай як «жабай», а Цвангірай — «марыянэткай».

Гэта фэнамэнальная перамога ва ўмовах дыктатуры дзяржаўных СМІ і манапалізацыі сілавых структураў прыхільнікамі Мугабэ. На мінулых выбарах Мугабэ ўдалося апярэдзіць Цвангірай.

Апазыція, здаецца, выйграе таксама большасць месцаў у парламэнце.

Закупіснымі перамовамі аб бяскроўнай перадачы ўлады занялася Паўднёвая Афрыка — найбольшы сусед Зымбабвэ. Міркуецца, што Мугабэ будзе забясьпечаны пажыццёвым імунітэтам, а кіраўнічая партыя Афрыканскі саюз народу Зымбабвэ (Патрыятычны фронт) атрымае пасаду віц-прэзыдэнта.

Мугабэ 28 гадоў кіраваў краінай жалезнай рукой, захоўваючы дэмакратычную форму, але бязлітасна дыскрэдытаючы ці вынішчаючы апанэнтаў.

Ён пачаў сваю кар'еру як шанаваны лідэр нацыянальна-

вызвольнага руху. Аднак пра-га ўлады вымушала яго пушкаць сумнёўных саюзнікаў — ад Карэі да Кітаю. Таксама дзеля ўтрымання ўлады ў састарэлых руках ён не цураўся распальвання варожасці да апазыціі і меншасці, у тым ліку белых, у якіх ён сканфікаваў зямлю, што прывяло да поўнага развалу сельскагаспадарчай вытворчасці.

Супраць яго выступала шырокая кааліцыя сілаў, якая ўключала на толькі палітычныя партыі, але і Каталіцкую Царкву.

Мікола Бугай



Блізкія локці Pacei

Пра наступствы Косава для прасторы СНД піша палітоляг **Андрэй Ляховіч**.

22 сакавіка Дзярждума Pacei прыняла заяву адносна Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі ў сувязі з абавязчыннаю незалежнасцю Косава. З аднаго боку, заява пра тое, што «Абхазія і Паўднёвая Асэтыя маюць больш правоў на незалежнасць, чым Косава», стварае для расейскага кіраўніцтва фармальную падставу для прызнання незалежнасці адпаведных рэгіёнаў Грузіі. Зь іншага боку, канстатуецца Дзярждумай факту, што «каля 90% насельніцтва Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі зьяўляюцца грамадзянамі Pacei», сведчыць пра тое, што ў Маскве думаюць і пра неабходнасць інкарпарацыі Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі. Увогуле, праца Pacei прыцягнула да сябе Сухумі і Цхінвалі съведчыць, што імперская ідяя вельмі жывая ў Pacei, у такой жа ступені, як і абурэнне тым, што беларусы і украінцы размаўляюць не па-расейску.

Урок футболу

У наступным годзе ў школах можа з'явіцца дадатковы ўрок — «Гадзіна футболу». Пра гэта паведаміў Міхаіл Вергяенка, намесьнік старшыні асацыяцыі «Беларуская фэдэрацыя футболу». Паводле словаў Вергяенкі, цяпер у 122 спэцыялізаваных школах Беларусі займаюцца больш за 126 тысяч юных футбалістаў.

АПЫТАНЫНЕ НА САЙЦЕ NN.BY

Хто можа лічыцца чалавекам сакавіка?

незалежныя журналісты	38 (16.5%)
Мянцюк	14 (6.1%)
Аляксей Марачкін	18 (7.8%)
Карэн Ст'юарт і Міхаіл Хавастоў	6 (2.6%)
дэмантранты 25 Сакавіка	111 (48.3%)
Уладзімер Навумай	2 (0.9%)
тыбэтцы	39 (17.0%)
Аляксандар Лісоўскі	2 (0.9%)

Усяго прагаласавала: 230

Пабіты беларускі рэкорд у НХЛ

«Манрэаль Канадыянс» братоў Андрэя і Сяргея Касціцыных, а таксама Міхаіла Грабоўскага сустракаўся ў гасціцах з «Атавай Сэнатарс». Тры шайбы ўтоляцелі ў браму гаспадароў, на адэкватны адказ «сэнатары» так і не наважыліся — 3:0.

Адна з шайбаў на ра-хунку Касціцына-старэшага. Тым самым пабіты беларускі рэкорд выніковасці ў НХЛ, усталяваны яшчэ ў 1998 г. Уладзімерам Цыплаковым. Тады форвард «Лос-Анжэлес Кінгс» набраў 52 пункты (18 шайб + 34 галівавыя перадачы). На ра-хунку Андрэя цяпер ужо 53 пункты (26+27).

Зыміцер Панкавец

Ад амэрыканцаў ізноў патрабуюць скарачэння штату пасольства

Часоваму паверанаму ў справах ЗША ў Менску Дзянатану Муру сёньня ў Міністэрстве замежных справаў уручылі афіцыйную ноту.

У дакумэнце адзначаецца, што беларуское пасольства ў Вашынгтоне дадаткова скарачае колькасць пэрсаналу да шасці чалавек плюс пасол. Тоё самае замежнапалітычнае ведамства патрабуе і ад ЗША. Чарговае зъмяншэнне колькасці супрацоўнікаў пасольства звязана зь нежаданьнем амэрыканцаў адміністрэціі санкцыі супраць «Белнафтхаму».

Нагадаем, што 7 сакавіка Вашынгтон пакінуў пасол Міхаіл Хвастоў, празь пяць дзён зь Менску зъехала Карэн Ст'юарт. 27 сакавіка пэрсанал амэрыканскага пасольства зъменшыўся на 17 чалавек. Цяпер ча-каецца новае скарачэнне.

Ад 1 красавіка пасольства ЗША ўзнавілі выдачу віз грамадзянам Беларусі.

Зыміцер Панкавец



Лукашэнкаўцы лічаць пасольства ЗША каардынуючым цэнтрам па скіданні рэжыму.

КАМЭНТАР

Беларусь нарываецца

Ад амэрыканцаў ізноў запатрабавалі скарачэння штату пасольства.

Улады Беларусі эксплюатуюць незацікаўленасць амэрыканскага боку ў згортваныні адносінаў зь Беларусью.

Нягледзячы на тое, што ніводная краіна съвету, акрамя Карэі і Вэнесуэлы, не паводзіць сябе з Захадам з такой адкрытай варожасцю і дзёрзкасцю, як Беларусь, эўрапейцы таксама старанна робяць добрую міну пры кепской гульні. Яны пабойваюцца, што любыя санкцыі палегчылі б далейшае паглынанье Беларусі Расеяй.

Ужо цяпер Расея цалкам кантралюе сілавыя структуры, палітыку бяспекі і замежную палітыку Беларусі, не гаворачы пра культурную палітыку, скіраваную на татальнуу русіфікацыю, прычым ня толькі моўную. Толькі эканоміка застаецца яшчэ не падпрадкаванай Маскве. «А любая форма беларускай дзяржаўнасці мае большую вартасць, чым Беларусь як частка імпэрыі», як напісаў на мінулым тыдні камэнтатар польскага часопісу «Вірост».

Застаецца няясным, як доўга . У

арсэнале эўрапейцаў застаецца тое, да чаго яны ніколі не звярталіся, — сапраўдныя эканамічныя санкцыі. Не дрындушкі наконт систэмы префэрэнцый, не далёкія амэрыканскія пагрозы «Белнафтхаму», а канкрэтныя санкцыі з боку кантынэнту, які спажывае прадукты беларускай нафтхаміі.

Такія санкцыі сапраўды маглі быць вялікім наступствы — той самы бэнзін і далей бы ліўся да нідерляндзкіх і ангельскіх перакупшчыкаў, але ўжо праз расейскіх пасярэднікаў — і без магчымасці дывэрсыфікацыі рынкаў, альтэрнатывы якім няма.

Страты для бюджэту ў выніку ўвядзення сапраўдных санкцый былі бігантскімі, дзяржава была б адкінутая ў сваім разъвіцьці таксама моцна, як Сэрбія і Зымбабвэ — дзве іншыя краіны, якія нарваліся на санкцыі Захаду праз аналігічныя памкненіні сваіх уладароў, Мілошавіча і Мугабэ. Сэрбія, даволі разъвітая і сучасная па выніках кіраванья Ціта, цяпер стала найбяднейшай краінай у Эўропе, яе падкаслі эмбаргага, уведзенага ў адказ на агрэсіўны шавінізм, замяшаны на такай сама антызахоўнай пропагандзе, і які суправаджваўся раздзіманьнем такай сама варожасці да ўсіх

нязгодных, якую мы назіраем у Беларусі цяпер.

Вар'яцкая гульня ў выбіваньне расейскіх префэрэнцый, у абмен за русіфікацыю Беларусі, за вынішчэнне апазыціі, сталася магчымай дзякуючы заваёвам той самай апазыціі, якой удалося прышчапіць Захаду страх перад стратай незалежнасці Беларусі — страх, які яшчэ пры Клінтану быў Эўропе няведамы, а цяпер вызначае яе беларускую палітыку.

Пасьля 25 Сакавіка з Бэрліну прагучалі недвухсэнсоўны сигнал. Нямецкі МЗС заявіў, што мае каардынаваць свае крокі ў дачыненні да Беларусі з саюзнікамі з ЗША. Не, Беларусь 27 сакавіка пайшла на новыя дэмантратыўна-антыэўрапейскія крокі: пагром эўрапейскіх радыёстанцый. Што б там ні бунілі ванькі-ўстанкі зь беларускага МЗС, выглядала гэта як як «о Пушні, Пушні усёмагутны, не паднімай цану на газ да двухсот, мы вам усё, што хочаш...». «Пасьля мяне хоць патоп», — казаў абсолютны манарх Францыі.

Пасьля мяне — інфляцыя 100 000 %, кажа Мугабэ на 28-м годзе свайго кіраванья, што так ганарыста заносіўся на пачатку.

А пасьля нас?

Барыс Тумар

Журналісты супраць дыктатуры: 2:0

Разгон Дня Волі і ператрусы Белсатаўцаў выліліся ў PR-катастрофу для ўлады.

Бадай, першым урокам, які ангельскі піяршчык лорд Бэл мусіць даць свайму новаму беларускаму кліенту, будзе такі: «Чапаць журналістаў — сабе дара- жэй». Выдатны доказ гэтай тээзы — той вал нэгатыўнай інфармацыі, які пракаціўся па замежных мэдыйах пасьля разгону мітынгу на Дзень Волі. Для съвету сымбалем сёлетнія менскай вясны зрабіўся скрываўлены твар Андрэя Лянкевіча.

У першыя дні пасьля Дня Волі пошук навінаў у інтэрнэце выдаваў сотні вынікаў на запыт «Belarus». Натуральная, інфармацыйная агенцтвы Associated Press і Reuters падрабязна паведамлялі пра падзею ў Беларусі падчас акцыі і пасьля яе. Гарачую навіну адразу падхопліваюць буйныя заходнія выданьні.

Брытанская газета International Herald Tribune піша пра сутычкі паміж тысячамі пратэстуючых і «беларускай паліцыяй».

Амэрыканская The New York Times паведамляе пра разгоны маніфэстантаў, а таксама зъмяшчае матэрыял «Беларусь: ператрусы ў квартэрах журналістаў».

Падрабязна Дзень Волі асьвяляла аўстрыйская прэса. Der Standard друкуе падборку матэрыялаў пад шапкай «Славаччына, Сэрбія, Беларусь — свобода

прэсы ў небяспечы на Ўсходзе і Пойдні». Славацкія газэты выходзяць зь белымі палосамі на знак пратэсту супраць новага закону аб мэдыйах, у Сэрбіі ультранационалісты шлюць лісты з пагрозамі журналістам ліберальных і праэўрапейскіх выданняў, а ў Беларусі — жорсткі разгон Дня Волі. «Улады разагналі дэмантрантаў ў гадавіну абвяшчэння незалежнасці краіны ў 1918 г. і затрымалі 88 асобаў. Пры гэтым міжнародна прызнаны прэсавы фатограф Андрэй Лянкевіч быў да крыві зьбіты паліцыянтамі», — піша газета. Побач — фота Андрэя з разьбітym тварам. «Сярод тых, каго прысудзілі да 15 дзён турмы — рэпартэр газэты «Наша Ніва», паведамляе Der Standard. Акрамя гэтага, газета апісвае хвалю ператрусаў ды арыштаў незалежных журналістаў, якія пракаціліся па краіне пасьля Дня Волі.

Іншое аўстрыйскае выданье Die Presse зъмяшчае артыкул «Выкарыстаныне грубай сілы супраць дэмантрантаў зноўку азмрочвае дачыненія з Захадам». Аўтар матэрыялу Эдуард Штайнер піша: «Кожны раз здаецца, што сусьветнае зацікаўленыне Беларусью не ўзабаве напаткае поўны паралюш. І кожны раз менскі рэжым не дае гэтamu адбыцца

ца, гучна нагадваючы пра сваё існаваньне». Газэта доўшыць маляўніча распавядая пра падзею ў Менску, тлумачыць асаблівасці стасункаў Лукашэнкі з Пуціным ды з Захадам ды дае гістарычную даведку пра тое, чым была БНР.

Не аблінулі ўвагай беларускія падзеі і нямецкія мэдіи. «З дручкамі супраць дэмантрантаў» — такую назыву мае матэрыял, зъмешчаны ў Süddeutsche Zeitung, адной з найбуйнейшых штодзённых газэтаў Нямеччыны. Вось як яна апісвае падзею: «Дзеяніні ўладаў былі брутальні... Жанчыну сярэдняга ўзросту спэцназаўцы павалілі на зямлю і пашыгнулі за валасы да паліцэйскага аўтобуса... Паліцыянаты таксама зьбілі беларускага фатографа».

У часопісе Der Spiegel надрукаваны артыкул «Хваліваныні ў краіне апошняй дыктатуры Эўропы: дэмантранцы ў Беларусі перарастае ў вулічную бойку».

Рэспектабельны штотыднёвік Die Zeit піша пра тое, што «прэзыдэнт Лукашэнка жорстка абыходзіцца з мэдиямі», распавядаячу, як спэцслужбы абшукваюць рэдакцыі і арыштоўваюць журналістаў.

Вядуче інтэрнэт-выданье Нямеччыны Netzeitung паведамляе пра тое, што беларускія журналісты закідаюць спэцслужбам грубас і неправамернае абыходжаньне зь іх калегамі: «Некалькі рэпартэраў былі затрыманы, у тым ліку фатограф». Газэта таксама падае даходлівую гістарычную даведку: «Афіцыйна дэмантранцыя была прымеркаваная да 90-й гадавіны заснавання беларускай дзяржавы 25 сакавіка 1918 г. Пазыней краіна была ўлучаная ў склад Савецкага Саюзу. Лукашэнка, прыхільнік савецкай систэмы, зьяўляеца прынцыповым праціўнікам такіх дэмантранцаў».

Швайцарская Neue Zürcher Zeitung піша пра дзясяткі арыштаваных: «Спэцназ затрымліваў, у асноўным, маладых людзей і, выкарыстоўваючы жорсткую сілу, закідаў іх у аўтобусы».

Расейская «Газета.ru» зъмяшчае матэрыял з кідкім загалоўкам «Дзень няволі»: «За апошнія гады беларуская ўлада адпрацавала да бліску метады здушэння вулічных акцыяў апазыцыі. Дзейнічала яна паводле звыклай схемы і ўчора, 25 сакавіка, у дзень сіяцткаваньня 90-годзьдзя Беларускай Народнай Рэспублікі».

Падзеі ў Беларусі былі і на першых палосах польскіх мэдіяў. Газэтныя старонкі поўніліся здымкамі з Менску, найчасцей можна было пабачыць разьбіты ў кроў твар Андрэя Лянкевіча.

Карэспандэнт Gazeta Wyborcza Анджэй Пачобут піша пра «паляваныне на людзей», якое разгарнулася ў Менску на Дзень Волі: «Людзей білі дручкамі, на камі і кулакамі. На сьнезе былі съяды крыві». У іншым артыкуле падрабязна распавядаяцца пра жорсткія прысуды, у тым ліку Сямёну Печанку.

Rzeczpospolita распавядае пра сусьветную рэакцыю на падзеі. Фота з падзеяў 25 Сакавіка трапіла на вестнік на першую паласу самай масавай бясплатнай газэты

АПЫТАНЬНЕ НА САЙЦЕ НН.БУ

Як па-Вашаму, хапун на Дзень Волі і ператрусы ў радыё- і тэлежурналістай выявілі

сілу ці самаўпэўненасць уладаў	84 (30.1%)
слабасць ці няўпэўненасць уладаў	195 (69.9%)

Усяго прагаласавала: 279



За шклом. Беларусь. Затрыманыя ўдзельнікі маніфэстациі 25 Сакавіка далёкія ад роспачы.

Metro. Падзеі ў Менску прыцягнулі вялізную ўвагу да канцэрту салідарнасці зь Беларусью, што адбыўся ў Варшаве 30 сакавіка. Канцэрт-маратон наведалі дзясяткі тысяч жыхароў Варшавы, у часе яго сабрана салідная сума ахвяраваньня ў на дзейнасць беларускай апазыцыі.

Украінскія мэдыі таксама асьвятлялі мітынг у Беларусі. Гэтак, «5-ы канал» паказаў рэпартаж зь Менскам, а папулярная інтэрнэт-газета «Украінская праўда» зъміясціла артыкул пра разгон мітынгу, асобна адзначыўшы, што «сярод пачярпелых апынуўся журналіст, фотограф газеты «Наша Ніва» Андрэй Лянкевіч, якому разబілі твар». Як і большасць сусьветных мэдияў, «Украінская праўда» коратка пазнаёміла чытачоў з агульнымі

звесткамі пра БНР.

Аналізуючы розгалас беларускіх падзеяў, нельга не прыйсьці да пэўных высноваў. Рэжым спадзяеца, што здольны кіраваць краінай шляхам запалохванья, але эфект атрымліваеца адваротны: апазыцыя яшчэ раз пераконаеца, колькі мае сябру і падтрымкі. Фотакарэспандэнт Андрэй Лянкевіч заўжды быў за кадрам — цяпер ягоны твар зрабіўся вядомы ўсюму сусвету (як, дарэчы, і ablічча аманапаўца, які яго затрымліваў). Кінуўшы за краты Сямёна Печанка, улада толькі ператварыла «Нашу Ніву» ў найбольш згадваную беларускую газету ў сусьветных мэдиях.

Ператрусы 27 сакавіка таксама лішні раз нагадалі грамадству пра існаванье незалежных радыёстанцыяў ды БелСату.

Штосьці падобнае адбылося ў сакавіку 2006 г., калі «Турэмны дзёнік» Андрэя Дыніка перадрукавалі вядучыя ўропейскія выданні.

У парадунаныні з сусьветным рэхам падзеяў, шакуе поўнае ігнараваньне дзяржаўнымі мэдымі збіцьца і арыштаў сваіх калегаў зь незалежнай прэсы. Гэта яшчэ раз прымушае задумашца, хто журналіст, а хто не. Дарэчы, Сямён Печанко быў на проста затрыманы пры выкананьні журналісцкіх абязядкаў — ён працягваў выконваць іх нават пасля (!) затрыманьня, дасылаючы ў рэдакцыю рэпартажныя смс-паведамленні.

Новая тэндэнцыя: большасць сусьветных выданняў, якія асьвятлялі падзеі ў Менску, дапаўнялі свае артыкулы невялічкімі гіста-

рычнымі даведкамі пра Беларускую Народную Рэспубліку, тлумачылі, чаму Лукашэнка так інгатыўна да яе ставіцца. Калі раней набор стэрэатыпных ведаў пра Беларусь на Захадзе аблікоўваўся словамі «Лукашэнка» ды «диктатура», дык цяпер у ім пачынае замацоўвацца ўяўленыне пра БНР як пачатак беларускай дзяржаўнасці. Лепшую прамоцію дзяржававторчых ідэяў цяжка сабе ўяўіць. Як цяжка ўяўіць сабе і больш правальную PR-акцыю з пункту гледжання арганізатарап разгону дэмантрасціі. Тут ужо ніякі лорд-піаршык, бадай, не дапаможа аднавіць імідж у сусвете. Несумненна, пераможцамі сёлетняга Дня Волі выйшлі журналісты, ды і ўсё незалежнае грамадства, а рэжым толькі згубіў балы.

Алесь Кудрыцкі

Калі ж будзе сапраўдны плян?

Пасьля 25 Сакавіка Віталь Тарас узьнімае праклятыя пытаньні беларускага руху.

Пасьля 25 Сакавіка паводле зразумелых прычынаў шмат пісалі пра разгон і арышты дэмантрантаў у Менску на подступах да плошчы Якуба Коласа. Значна меней, таксама паводле зразумелых прычынаў, згадвалі стаянне дэмантрантаў на пляцоўцы ля прэзыдэнту НАН Беларусі. Хацеў быў пагуляць у слоўы, якія ляжаць на паверхні: стаянне — процістаянне. Але цяпер ужо не да філягічных экзэрсісаў. Дый не было, насамрэч, у той дзень процістаяння. Людзі ішлі на съвята. Спэцназ стаў іх біць. Частка людзей пайшла да Акадэміі навук — месца дазволенага гарвыканкамам збору. Там правялі мітынг, там потым стаялі пад сънегам і даж джокам да вясмы гадзінаў вечарау.

Стаяў і міліцыйскі тонваген. Праз гукаўзмадцільнікі міліцыя пэрыядычна заклікала ісьці па Сурганава да плошчы Бангалор, дзе мітынг дазволены ў парку Дружбы народаў ад 18-й да 20-й гадзіны. І напярэдджвала, што мітынг ля Акадэміі забаронены, таму супраць яго ўдзельнікай могуць быць ужытыя спэцеродкі. Цікава, што тым вечарам міліцыйская абвесткі ўпершыню за апошні час гучалі выклочна пасрэдску. Тым самым як бы даючы зразумець удзельнікам съвяткаваньня, што гульні ўладаў з грамадзтвам скончыліся. Заставалася толькі абвесыцці камэнданцкую гадзіну.

Час абсурду

З набліжэннем восьмай гадзіны съвятація рабілася ўсё больш абсурднай. Не магі ж дэмантранты адолець адлегласцю паміж Акадэміяй навук і плошчай Бангалор за пяць—дзесяць хвілінаў. Хіба што верталётам? І што ўвогуле рабіць нармальнім людзям у цёмным парку ўначы, у непагадзь? Але съвятація і без таго была ненормальнай. Хоць і прадказальней. У гэтым і парадокс. Яшчэ напярэдадні некаторыя арганізатары пэсціці ад дэмсілаў шчыры казалі ў сяіх інтэрв'ю: улада настроеная агрэсіўна, правесці пэсціце мірна не дадуць. У інтэрнэце блогеры, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх акцыях апазыцыі, нагадвалі — ніколі ад 2000 году ўлады яшчэ не дазвалялі свабодна сабрацца на плошчы Якуба Коласа.

Таму варта мець альтэрнатыўныя варыянты.

Пасьля разгону тыя, каго не затрымалі, рознымі шляхамі дабраўся да Акадэміі навук, дзе ўжо чакала частка людзей. Там лідэры апазыцыі зноў пацвердзілі, што альтэрнатывы няма — на Бангалор яны ня пойдуть. Пасьля кароткага імправізаванага мітынгу лідэры, палітычныя мерапрыемства завершаным, разышліся.

Людзі — некалькі сотняў чалавек — заставаліся на месцы яшчэ калі гадзіны. Самае распаўсюджанае пытаньне ўнатоўле перад мітынгам і пасьля было: куды рухацца? Пытанье павісла ў паветры. Усе нечага чакалі. Чаго? На гэтае пытанье ніхто, напэўна, у той момант ня змог бы адказаць. Мабыць, нейкага пляну дзеяньня?

Наступным днём я падзяліўся сваімі назіраннямі і эмоцыямі са знаёмым журналістам. Яму падалося, што я абвінавачваю апазыцыю ў нежаданьні несыці адказнасць перад людзьмі. І атрымаў параду крыху астыць. На думку калегі, беларуская апазыцыя нічым ня горшша, чым любая іншая — ці то ў М'янме, ці то ў Тыбэце, ці то ў Зымбабвэ. І ўвогуле, нельга вымагаць ад людзей, у тым ліку і палітыкаў, герайзму.

Безумоўна, гэта так. Абвінавачваць кагосяць ў адсутнасці герайзму, а тым больш заклікаць на поздзвігі амаральна. Каб зразумець гэта, дастатковая паставіць самога сябе на месца іншых.

Акрамя таго, усім вядомы афарыстычны радок: «Каждый мніт сея стратегом, віда бой со стороны» (з расейскага перакладу «Віцязь ў тыгравай скуры» Шата Руставелі). Няшчасцце толькі ў тым, што ў сучаснай Беларусі нам усім, можа, і хацелася б ацэніваць бой вонкі. Але гэта ня надга ўдаеца. Першымі, і не аднойчы, у гэтым змаглі пераканацца журналісты. Вельмі цяжка аб'ектыўна нешта ацэніваць, калі цябе б'юць друцком па галаве, кідаюць у аўтазак і прыходзяць з ператрусам, адбіраюць кампутары. І нават калі гэта адбываецца не з табой, а з тваім калегамі, ня робіцца лягчэй. Бо ведаець, што твая чарга можа быць наступнай, як бы аб'ектыўна і гнутка, якой бы эзопавай мовай ты ні стараўся пісаць.

Загад: усе свабодныя!

Крытэр праўды — практика. Апазыцыя даўно ў гэтым пераканалася і пудоўна ведае, чым заканчваюцца масавыя акцыі, калі ўлада чымосьці моцна незадаволеная. А на кім жа яшчэ ёй зрываць сваю злосць? Пра гэта ведаём і ўсе мы, хто (таемна альбо яўна) перабывае ў апазыцыі да ўлады, хай не ўваходзячы ў партыйныя структуры.

Так што пытаньні да апазыцыі трэба, найперш, адрасаваць да саміх сябе. Ці мы добра ўсьведамлем, у якім грамадзстве жывем? Ці разумеем, што застаемся ў меншыні паводле вызначэння? (І нават калі заўтра ідэалы апазыцыі перамогуць, усё адно ў бальшыні будзем ня мы, а тыя, хто першымі гэтымі ідэаламі пакарыстаецца.)

Ці ведаём напэўна, чаго хочам, куды імкнемся, за кім і навошта хочам ісьці?

Калі ўспамінаю маўклівае стаянне ля Акадэміі навук — чамусыці ўяляеца, што не. Воклічы «Жыве Беларусь!» толькі падкрэслівалі агульнае маўчанье ў разгубленасці.

З аднаго боку — народ мае права ведаць. Калі лідэры апазыцыі кажуць, што нельга абнародаваць запасны плян дзеяньняў, бо тады гэты плян адразу стане вядомы ўладам, гэта не пераканае. Пераканаць маглі б толькі самі дзеяньні. З году ў год мы пераконваемся на практицы, што ніякага пляну няма. Альбо ён настолькі складаны, што разгадаць яго яшчэ нікому не ўдавалася, у тым ліку і ўладам.

З іншага боку, незразумелая і нават ірацыональная наша вера ў тое, што ў апазыцыі можа быць нейкі сакрэтны плян і ці спрэцні, які аднойчы ўсё пераверне, і Беларусь стане демакратычнай ўсходнеславянскай краінай без рэпресійных спэцслужбаў, несправядлівых судоў і хлускіх СМИ.

Каб адчуваць сябе свабодным чалавекам, неабязважкова хадзіць на ўсе дэмантранты і чакаць нейкіх указанняў лідэраў. Як немагчыма прызначыць лідэра зверху, гэтак няможна і загадаць быць свабодным.

Наракаць у гэтым сэнсе на беларускую апазыцыю, тым больш інтэлектуальную, не даводзіцца.



Дастаткова паглядзець, што сталася з расейскімі дэмакратычнымі партыямі (напрыклад, СПС і «Яблоко») пасяль апошніх выбараў у Думу, на тое, колькі людзей выходзяць на «маршы нязгодных» у абедзьвюх расейскіх сталіцах, парадаўца, колькі тамтэйшых інтэлектуалаў удзельнічаюць у кампаніях у абарону правоў чалавека, а колькі, наадварот, добраахвотна славяць начальнства, каб пераканацца — у Беларусі жывуць ня самыя несвабодныя людзі. І беларуская апазыцыя — зусім не слабая духоўна.

Навошта паліць вёскі?

Іншая справа, што ніякая сіла духу, ніякая адданасць бацькаўшчыне і дэмакратыі не адмяняе неабходнасці думаць, аналізуваць мінулья памылкі, шукаць новыя спрэнары, якія дазвалялі б зводзіць рэпресіі да мінімуму, а ўласныя дзеяніні рабіць больш эфектуўнымі.

Несумненна, гэта адчуваюць і дзеячы апазыцыі. Але ёсьць такая жудасная реч, як звычка.

А яшчэ — непарыўнасць часу. Ніхто ня можа выраўцаца з прасторы-часу і ацэніваць сённяшнія падзеі як бы з вышыні. Заявы асобных спадароў пра тое, што яны ўсё прадбачылі і ўсіх папярэджвалі, здольныя выклікаць толькі сумную ўсьменшку. Німа нічога лягчэйшага і надзейнейшага, як прадказваць учорашні дзень.

Проблема ў тым, што чалавек да ўсяго прывыкае. Вайсковыя перавароты, хунта, імправізаваныя канцлягеры на

стадыёнах — гэта ўсё-ткі выключэнне з правілаў. Звычайна дыктатура высыпівае патроху. Канцлягеры і краматоры ў Нямеччыне пры Гітлеры зьявіліся не адразу. Спачатку былі зваленынні з працы, сілісты «непажаданых асобаў», потым была «крышталёвая ноч» і пагромы. А яўрэі ўсё не съпішаліся ехаць на Захад, многія да апошняга ня верылі, што нацысты здольныя зынішчыць усіх пагалоўна. А тыя, хто верыў, не чакалі, што ўсё адбудзеца так хутка. А нехта спадзяваўся на старыя сувязі ў вышэйшых эшалёнах улады...

І ГУЛАГ у СССР не адразу будаваўся. 12 красавіка 1995 году, калі галадаючых дэпутатаў ад апазыцыі сілай выкінулі з Вярховнага Савету Беларусі, многім, нават унутры самой апазыцыі, падавалася, што гэта найкі анахрэнізм, нікае адхіленне ад нормы. Заўсёды, пры любым аўтарытарным ці нават таталітарным рэжыме людзям хочацца спадзявацца на лепшае. Паводле аповедаў майго бацькі, у акупаваным немцамі Менску множыліся чуткі, што немцы навядуць парадак і будуць плаціць усім за працу добрыя грошы, што распушыць калгасы і адменяць падаткі. Верылі ўсяму, што пішупць акупацыйныя улады ў сваёй газэтцы. Калі б на той час была разывітая тэлевізія, можна не сумнівацца, што жыцьцё на тэлеэкронах выглядала б тады ня горай, як цяпер на БТ.

Так і ў наш час у кожным «круглым стале» на тэму БНР з удзелам навукоўцаў-гісторыкаў, у кожнай

передачы на тэму «беларускіх сівятыняў», у кожнай абвестцы на беларускай мове, у кожным рэвэрсансе ўлады ў бок Захаду, у кожным пагрозільным слове на адрас Масквы хочацца бачыць добры знак. Ці надзею на змякчэнне рэжыму і паварот на Захад, ішо бы вяртаныне ўлады да «національных каранёў».

Некалі ў дзяцінстве, пабачыўшы кінакадры, на якіх гітлерцы паляць сялянскія хаты ў беларускай вёсцы, я задаў бацькам пайўна пытаньне: дзеялі чаго яны гэта робяць? Навошта паліць хаты людзей, якія нічога кепскага не зрабілі? Я не разумеў, што гэта быў сігнал усім, каб людзі ведалі, з кім маюць справу, і баяліся.

Калі мірных людзей б'юць спэцназаўцы на вуліцы — гэта таксама сігнал. Толькі ня трэба баяцца. Як ня трэба чакаць пудадзейнага пляну ўратаваньня.

Трэба бачыць рэальнасць такой, якой яна ёсьць. Іначай жыць нельга.

P.S.

Пасыяя таго, як на пляцоўцы ля Акадэміі навук амаль нікога не засталося, на прастэцце Незалежнасці адкульсьці зьявіліся легкавыя машыны міліцэйскай расфарбоўкі. Яны павольна, нібы крадком, праехаліся ўздоўж ходніка. Гэта не быў звычайнія міліцэйскія машыны. Гэта былі «крайсылery». На такіх звычайна езьдзіць прэзыдэнцкая ахова.

Улада бацца людзей.

У чацьвер 27 сакавіка між 8-й і 9-й гадзінамі ранку КДБ уварвалася ўофісы і кватэры журналістай радыё «Рацыя», «Эўрапейскагарадыё для Беларусі» і тэлеканалу «Белсат». Ператрусы адбываліся ў Менску, Гомелі, Віцебску, Берасьці, Бабруйску, Бярозе, Горадні, Магілёве, Пінску.

Раніца 27 сакавіка пачала-ся з паведамлення, што ў Менску а 8.30 да кватэры, у якой знаходзіцца рэдакцыя радыё «Рацыя», прыйшлі супрацоўнікі КДБ. Яны ста-ялі на лесьвічнай пляцоўцы і затрымлівалі ўсіх, хто спра-баваў трапіць у офіс. Былі затрыманыя журналісты Барыс Гарэцкі, Юлія Коцкая і Аляксандар Янусік (карэ-спандант, дасланы агенцтвам БелАПАН для асьвятлення падзеі).

Ператрус на «Рацыі» доў-жыўся больш за трох гадзін. Былі сканфіскаваныя кампью-тары, вінчэстэры (чатыры систэмныя блёкі), ноутбук, візытунцы, дыктафоны. А Юлію Коцкую адвезлы на допыт у КДБ, але да вечару і яе адпусыці.

У гэтых самы час пачалі зьяўляцца весткі пра ператрусы на кватэрах у рэгіянальных журналістай ва ўсіх кут-ках краіны.

Анатоль Гатоўчыц з Гоме-лю паведаміў, што санкцыі на ператрус даў намесынік пра-курора Менску Аляксей Стук.

Журналісты Тамары Шча-пёткінай зь Бярозы КДБісты сказалі, што ператрусы адбываюцца паводле старой кры-мінальной справы «Трэцяга шляху» аб мульціках пра Лу-кашэнку. У 2005 г. супраць стваральнікаў анімацыйных ролікаў была заведзеная крымінальная справа па аб-разе прэзыдэнта, а самі аўта-ры зъехалі ад перасьледу за мяжу, дзе і знаходзіцца. Пере-ратрусы ва ўсіх журналістай былі намінальна звязаныя

Пад прыцэлам



Журналістка Юлія Коцкая выглядае з акна кватэры, дзе адбываецца ператрус.

акурат з гэтай справай.

Тыя мульцікі транслювалі-ся на тэлеканале «Белсат», але абсалютна не зразумела, якое дачыненьне да гэтага могуць мець радыёшчыкі.

Агулам 27 сакавіка былі

затрыманыя каля 15 журналістай замежных СМІ, які пра-цуоць без акредытациі. Не засталіся такія падзеі і па-за ўвагай Міністэрства замеж-ных справаў. Кіраўніца ўпраўлення інфармацыі

МЗС Марыя Ваньшына пра-камэнтавала ператрусы так: «Гэтыя людзі на замежныя гроши доўгі час незаконна займаюцца журналісцкай дзейнасцю. Але, згадзіцесь, гэта ня робіць іх журналі-

стамі замежных мэдыяў! Як казалі нашы мудрыя продкі, «ня кожны манах, што ў расе». Дарэчы, нелегальны характар дзеянасці ўзгаданых асоб ніколі не хаваўся і іх замежнымі гаспадарамі, пра што неаднакроць і наўпрост заяўлялася ў прэсе. Зыходзячы з гэтага, цалкам лягічным зъявляецца, што дадзенай сітуацыі цяпер займаюцца адпаведныя структуры».

«У мяне толькі адно тлумачынне таго, што адбылося. Гэта вынікае з санкцыяў, якія ЗША наклалі на беларускія нафтакімічныя прадпрыемствы. І ў першую чаргу Лукашэнка вырашыў адказаць на іх амэрыканцам ліквідацыяй незалежных сродкаў масавай інфармацыі», — пракамэнта-

Польскае МЗС дае «Белсату» 70 тысяч і забірае 3 мільёны

У пятніцу міністар замежных справаў Польшчы **Радаслаў Сікорскі** заявіў, што аглоціць «Белсату» кошт забранага беларускай міліцыяй абсталівання. Пра гэтыя ягоны жэст паведамлялі сродкі масавай інфармацыі.

— Паводле папярэдніх разылкай, дапамога складзе 50—70 тысяч злотых (25—30 тысяч даляраў), — сказаў прэсавы сакратар МЗС **Пётар Пашкоўскі**.

Аднак у той самы дзень на пісьмовы стол сябра прайўлення Польскай тэлевізіі (TVP) Славаміра Сіўка лёг ліст, датаваны 17 сакавіка, у якім МЗС паведамляе, што выдаткоўвае сёлета «Белсату» на 3 мільёны злотых (каля 1,4 мільёна даляраў) меней, чым плянавалася: 18 мільёнаў злотых (8 мільёнаў даляраў) замест 21 мільёна злотых — і гэта канчатковая сума.

Кошт дзеянасці «Белсату» сёлета ацэньваўся ў суму каля 27 мільёнаў злотых. Акрамя грошай з МЗС, чакалася, што 6 мільёнаў вылучацца замежных партнэраў. На пытанье пра прычыны зымнешненія фінансавання канала МЗСам, Пётар Пашкоўскі адказаў толькі: «Я ня ў курсе».

Каб рабіць канал для Беларусі пры зыменшаным бюджэце, TVP будзе вымушаны пайсці на скарачэнне часу трансляцыі.

Паводле РАР via Onet.pl

ваў парталу Gazeta.pl старшыня незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі.

«Наступствы рэйду спэцслужбаў адчуваюцца: ператрусы, канфіскацыя і запалохванье людзей нікому не дапамагаюць. Але напоўна гэта ня тое, што змусіла б канал спыніцца. Падстава для ператрусаў проста не вытрымлівае нікай крытыкі, калі не называе яе глупствам. Нават калі ў праграме каналу былі мультфільмы (апошні раз іх паказвалі 18 лютага), дык якое дачыненне да гэтага маюць журналісты?» — кажа кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм «Белсату» Аляксей Дзікавіцкі.

«Гэта маштабная акцыя КДБ скіраваная ў першую чаргу на тое, каб выставіць бар'еры на шляхах распаўсюджвання інфармацыі і нагнаць страху на журналістаў. Удар прыйшоўся ў першую чаргу на тых нашых колегаў, што працуяць на сапраўды незалежныя СМИ — радыёстанцыі, тэлеканал «Белсат». Акцыя сплінаваная і, магчыма, выкліканая яна нейкай эмасцыйнай рэакцыяй на асьвятленне ў СМИ падзеі 25 сакавіка», — выказала сваю вэрсію старшыня БАЖу Жанна Літвіна.

Аднак часткова яе думку абвяргае Андрэй Аляксандраў, якому ўдалося перапісаць даручэнне на ператрус у сябе. Ён быў падпісаны намеснікам прокурора Менску Аляксеем Стукам яшчэ 17 сакавіка і скіраваны намесніку старшыні КДБ Вягера. У даручэнні пералічаны прозывішчы людзей, якія, паводле апэратыўных звестак, працуяць на тэлеканал «Белсат». Ад руکі ў дакумэнце дапісаны, што ператрусы трэба правесіці і ў «іншых актыўісташтадаў радыкальных палітызантавых груповак».

Пасыльчаць варговых ператрусаў новых кроакаў з боку спэцслужбаў не было. Паколькі справа пра мультыкі была прыцягнутая за вушы, уся акцыя, выглядае, мела на мэце толькі запалохванье.

Зыміцер Панкавец

КАМЭНТАР

Валер Булгакаў: «Наступствы могуць стаць непрадоказальнымі»

«Чаму падзеі 27 сакавіка (ператрусы журналістаў) адбыліся менавіта 27 сакавіка, ведаюць толькі людзі з найвышэйшых эшалёнаў беларускай улады, — разважае рэдактар часопісу ARCHE.

Відавочна, аднак, што пачатак гэтай апэрацыі супаў, па-першае, з абвастрэннем беларуска-амэрыканскіх дачыненняў. А, па-другое, з прамацваннем новаабранага прэзыдента Рэспублікі Мядзведзева наконт працягу інтэграцыйнай гульні. Цікава, што, каб паставіць ЗША на месца, асноўны ўдар быў наўмысна нанесены па структурах, якія падтрымліваюцца ЭС. Вонкава апэрацыя была абстайлена так, каб гэта не выглядала як адказ беларускіх уладаў на сілавыя дзеянні ЗША.

Суб'ектам атакі стаўся ценявы сэгмент беларускага незалежнага грамадзтва. Тым самым быў дасланы мэсыдж заходняй супольнасці прыкладна такога зъместу: калі Захад ня будзе згаворлівы, перадусім у пытаныні доступу прадуктаў беларускай нафтаперапрацоўкі на свае рынкі, незалежнае грамадзтва будзе і далей знаходзіцца пад ударами.

Экспарт прадуктаў нафтаперапрацоўкі рос у першыя сёлетнія месяцы. Беларускія ўлады нават загаварылі пра адкрыццё трэцяга нафтаперапрацоўчага заводу. Дык чаго байца Лукашэнка? Ён байца, што, калі Эўропа паўторыць прыклад ЗША, то ўся гэтая нафтаперапрацоўка акажацца нікому не патрэбнай.

Як бы цынічна ні гучала, такім крокам беларускія ўлады ў сваім уяўлэнні ствараюць новую прастору для дыялёгу. 27-га адбыліся ператрусы, а 28-га — міністар замежных справаў С.Мартынаў заявіў, што Беларусь гатовая да канструктыўнага дыялёгу з ЗША. Гэты прыклад цынічнай постсавецкай сілавой палітыкі, між іншага, сведчыць, што жорсткі аўтарытарызм у Беларусі дапаўняеца яўнай шантажысцкай палітыкай дзяржавы.

Паколькі ніхто з фігурантаў гэтай справы пакуль ня быў затрыманы, я мяркую, гэта хвала ня будзе мець бліжэйшым часам працягу. Хутчэй за ўсё будзе зробленая паўза, каб прааналізаваць, як сілавыя мэтады ўзьдзейнічаюць на заходніх палітычных лідэраў. Хоць разылік яўна робіцца на тое, што ў берлінскіх і бруссельскіх калідорах улады і надалей будзе панаваць дэфіцит палітычнай волі і

каардынацыі, я не выключаю, што насамрэч разылік акажацца лішне амбіцыйным і нешта такое можа паўтарыцца, наступствы гэтага канфлікту могуць стаць непрадоказальнымі», — разважае галоўны рэдактар часопісу ARCHE Валер Булгакаў.

**Запісай
ЗП**

Міністар Навумаў: Журналісты «Нашай Нівы» аказвалі супраціў міліцыі

На прэс-канфэрэнцыі ў пятніцу міністар унутраных справаў, камэнтуючы падзеі Дня Волі ў Менску, у прыватнасці заявіў: «Я ведаю, што былі затрыманыя 2 журналісты газеты «Наша Ніва» [Сямён Печанко і Андрай Лянкевіч — «НН»], але калі журналісты ўдзельнічаюць у несанкцыянованай акцыі і аказваюць супраціў міліцыі, то яны, як і звычайнія грамадзяніне павінны несыці адказнасць», цытуе слова міністра Інтэрфакс.

Што да затрыманням калі рэспандэнта і апэратара Літоўскага тэлебачання і канфіскацыі ў іх касэты з записам зьбіцца дэмантрантаў, то Навумаў ухіліўся ад адказу, спаслаўшыся на тое, што «да яго ў гэтай справе ніхто не звязаўтася».

Міжнародны камітэт па абароне журналістаў: «Мы заклікаем улады датэрмінова вызваліць Сямёна Печанка»

«Камітэт па абароне журналістаў устрывожаны перасльедам беларускімі ўладамі незалежных журналістаў у апошні час, — паведамляеца ў распаўсюджанай арганізацыяй заяве. — Беларускі КДБ правеў шэраг ператрусаў у офісах незалежных журналістаў радыё і ў кватэрах болей за ту зімі журнالістаў. Два журналісты былі затрыманы і зьбітая ў аўторак падчас акцыі».

Абодва журналісты мелі на сабе прэс-карты і нашаніўскія пасьведчанні, на якія міліцыя не звязнула ўгары. Суд Маскоўскага раёну Менску абвінаваціў Печанку ў парушэнні адміністратыўнага кодэкса і прыгаварыў да 15 сутак арышту — шээнне вынесена на працягу аднаго судовага паседжання».

«Мы неверагодна ўстрывожа-

Калегі карэспандэнтаў, якія былі побач з Сямёном Печанком і Андрэем Лянкевічам, съведчаць пра адваротнае

«Я звязаўся карэспандэнтам інфармацыйнай кампаніі БелаПАН. Мне было даручана асьвятляць акцыю 25 сакавіка ў Менску.

Прыкладна а 18.40 я знаходзіўся каля моста праз Сьвіслоч па праспэкце Незалежнасці з боку Дому-музею РСДРП. Недалёка ад мяне знаходзіўся карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко. Ён фатаграфаваў групу дэмантрантаў. У яго на вопратцы было прыматацванае пасьведчанне журналіста. Ніякіх лёзунгаў ён не выкрываў. У руках у яго не было ніякіх сцягоў і не было ніякай сымбалікі. Ягоныя рукі былі занятыя фотаапаратам.

Сяргей Пульша»

«Я 25 сакавіка 2008 году на заданье рэдакцыі газеты «Белорусы и рынок», супрацоўнікам якой звязаўся, рыхтаваў рэпартаж пра съвяткаванне Дня Волі. Гэтае мерапрыемства асьвятляла мнозвя-

ныя такім рэзкім цікам на ўсю незалежную прэсу ў Беларусі, — кажа выкананычы дырэктар СРР Джоэл Сайман. — Мы заклікаем улады датэрмінова выпусціць Сямёна Печанку, зьянцы аўбівачаныне з Андрэя Лянкевіча і вярнуць ўсё канфіскаваное аbstыльваныне іншым перасльедаваным журналістам. Незалежная прэсе мусіць дазволіць даносіць навіны людзям Беларусі і съвету бяз страху пакарання».

Эўрасаюз заклікае вызваліць усіх затрыманых

Эўрапейскі саюз асуджае жорсткі разгон і масавыя арышты мірных дэмантрантаў у Менску 25 сакавіка. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай 28 сакавіка заяве ціперашняга старшыні ЭС — Славеніі.

«ЭС заклікае Беларусь неадкладна вызваліць усіх затрыманых і ўстрыміцца ад іх далейшага судовага перасльеду», — гаворыцца ў заяве.

У дакумэнце падкрэсліваецца,

что Эўрасаюз неаднаразова заўяўляў аб сваёй гатоўнасці да развязвіцца канструктыўных дачыненняў з Беларусью.

«Мы не пакінулі без увагі вызваленіе амаль усіх палітычных зняволеных, — гаворыцца ў заяве. — ЭС усё яшчэ чакае, што Аляксандар Казулін, апошні з палітызняволеных, будзе вызвалены без якіх-небудзь затрымак. Гэтыя крокі дазволіць ЭС пачаць прагрэсіўна развязваць дачыненіні з Беларусью».

Апроч таго, падкрэсліваецца ў дакумэнце, для паліпшэння стасункаў з ЭС «беларускія ўлады павінны ўстрыміцца ад далейшых арыштаў і перасльеду прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці».

«У сувязі з гэтым падзеі 25 сакавіка і расплаты 27 сакавіка пепрасльед па ўсёй рэспубліцы журналістам замежных СМІ выклікае асаблівую занепакоенасць, як і ад'езд з Беларусі пасла ЗША і часткі супрацоўнікаў амэрыканскай дыпломіі, — гаворыцца ў заяве. — Эўрасаюз спадзяеца,

что Беларусь правядзе неадкладны і канкрэтныя крокі для аднаўлення пазытыўнай дынамікі ў стасунках з ЭС».

БелаПАН

ЗША асуджаюць ў Беларусі

Прэсавы сакратар Дзярждэпартамэнту ЗША Шон Маккорд мак выступіў з заявай аб падзеях апошніх дзён у Беларусі: «Мы асуджаем жорсткія заходы супраціў незалежных мэдіяў у Беларусі, падчас якіх без законных падставаў былі затрыманыя 30 незалежных журналістаў у 12 гарадах, — гаворыцца ў заяве. — Гэта адбылося пасля брутальнага разгону мірных шэсцьцяў у Менску 25 сакавіка, які супрападзяўляўся дзясяткамі затрыманняў. Рэжым Аляксандра Лукашэнкі зноў выявіў сябе як грубая аўтарытарная дыктатура, якая адкрыта парушае права чалавека і фундамэнтальныя свабоды».

Радыё «Свабода»



Сямён Печанко.

Асобы сакавіка

Хто варты званьня асобы першага месяца вясны? Хто зрабіў найбольш у сакавіку і тым самым прыцягнуў да сябе ўвагу грамадзкасці і мэдыяў? Хто заслужыўся перад чалавецтвам і Беларусью?

Журналісты. Сакавік выдаўся наядычай складаным для журналістаў, якія працујуць у незалежных СМІ. Спачатку 25 сакавіка падчас сівяткавання Дня Волі былі затрыманы два журналісты «НН» — Сямён Печанко і Андрэй Лянкевіч. Шакуючыя фота скрываўленага Лянкевіча (**побач**) абліцелі ўесь съвет. Печанка судзьдзя Маскоўскага раёну Тамара Ўнукевіч пакарала пятнаццатыць суткамі арышту. Гэта пры тым, што калегі журналісты — съведчанцы цвёрда: Сямён ніяк не парушаў грамадзкі парадак, а выконваў свае прафесійныя абавязкі.

27 ж сакавіка адбылася спэцпрацыя. Супрапоўнікі КДБ правялі масавыя ператрусы ў журналісташтадзе «Рацыя», «Белсату», «Эўрапады». Ціск на журналісташтадзе намінальна звязаны з крымінальнай справай «Трэцяга шляху», заведзенага за мульцікі пра Лукашэнку.

Журналісты рабілі сваю справу і ў іншых сітуацыях, напрыклад, калі апрылюднілі факт выстаўлення «жывога шчыта» на дарозу Менск—Мікашэвічы.

Другая калектыўная кандыдатура на званьне асобаў месяца, якая называлася ў Рэдакцыі найчасцей, — гэта дэмантранты 25 сакавіка, што выйшлі супраць кардонаў спэцназу, дабіваючыяся свайго права на свабоду сходаў, права адзначыць 90-годзідзе незалежнасці Беларусі ў цэнтры сталіцы, калія помнікаў нацыянальных паэтаў, а не на балотнай станцыі калія плошчы Бангалор.

Аляксей Марачкін.



Кіраўніка Рады «Згуртавання беларусаў съвету «Бацькаўшчына», знакамітага мастака, абвінавацілі ў лаянцы і асудзілі на пяць сутак. Арыштавалі яго проста ў майстэрні, а ўсё гэта было зроблена, каб сканфіскаўці некалькі дзясяткаў расьцяжак і транспарантаў, намалюваных ім да Дня Волі. Задно забралі ягонае знакамітае палатно «Нашы лялькі» і пабілі кераміку. Выпадак з «брыдкасловам» Марачкіным — сымбалічны для беларускай інтэлігенцыі.

Карэн Ст'юарт і Міхаіл Хвастоў. 7 сакавіка Беларусь адклікала з Вашынгтону свайго пасла Міхаіла Хвастова. Гэта было патлумачана эканамічнымі санкцыямі ЗША супраць «Белнафтхатму». Праз пяць дзён Менск была вымушаная пакінуць пасол ЗША Карэн Ст'юарт. На гэтым дыпляматычная вайна між краінамі ня скончылася. Беларусь ужо дамаглася скрачэння штату амэрыканскага пасольства ў два разы, а цяпер патрабуе новых скрачэнняў. На БТ быў паказаны рэпартаж пра шпіёнскую сетку, якая дзейнічала пад прыкрыццем

амэрыканскага пасольства. ЗША на нейкі час спынілі выдачу віз для грамадзянаў Беларусі. Амэрыка ў сваю чаргу працягвае займаць цвёрдую пазыцыю ў дачыненні да беларускіх уладаў.

Мянцок. У сакавіку ўся Беларусь была шакаваная паведамленнем пра здарэньне на трасе Менск—Мікашэвічы. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які нёсьця з хуткасцю 180 км/г і 40 хвілінаў ўчыкаў ад міліцыянтаў са Слуцку, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу прыватнымі легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўши адтуль людзей. На шчасце, абышлося без чалавечых ахвяраў, хаты кіроўца Мянцока і ўрэзваўся ў адзін з аўтамабіляў. Дзякуючы гэтаму выпадку, пачалі ўсплываць і іншыя падобныя сітуацыі. Мянцок стаў імем назоўным гэтай тэндэнцыі. Да таго ж, ён... зынік.

Уладзімер Навумаў. У сувязі са справай ДАІшнікаў, праявіў сябе і міністар унутраных справаў Уладзімер Навумаў. Апраўдаючы непрафесіяналізм работнікаў ДАІ, Навумаў заявіў, што звесткі пра інцыдэнт 2 сака-

віка «скажоныя мэдыямі». Пазней Навумаў яшчэ некалькі разоў у сакавіку зъяўляўся ў мэдыйнай прасторы. Напярэдадні Дня Волі ён заявіў, што міліцыя настроена на самыя мірныя дзеянні. Нагадаем, што акцыя скончылася разгонам, якіх ужо даўно не было. 28 сакавіка Уладзімер Навумаў зноў «парадаваў» прадстаўнікоў СМІ новай сэнсацыяй — выяўлены «касір апазыцыі». Аднак, аказаўся, што затрыманая 25 сакавіка немаладая жанчына Наталья Ясевіч проста мела з сабой 8 мільёнаў рублёў, каб набыць блёкі, а ў аўтазак напрасілася сама, бо пабачыла, што туды пацягнулі яе адзінага сына.

Тыбетцы. Масавыя хвяляваныя прыйшлі ў адміністрацыйным цэнтры Тыбету Лхасе. Ад 10 сакавіка будыйскія манахі праводзілі у Тыбэце маніфэстациі з нагоды 49-й гадавіны паўстання ў Лхасе, якое скончылася выгнаннем духоўнага лідэра Тыбету Далай-ламы. Падчас пратэстаў загінула некалькі дзясяткаў чалавек. Ад 1949 г. Тыбэт знаходзіцца пад уладай Кітаю, але працягвае змагацца за сваю незалежнасць. Акцыі салідарнасці з Тыбетам прыйшлі ў многіх краінах съвету, у тым ліку Беларусі.

Аляксандар Лісоўскі. Беларуская школа вэлятрэку заўсёды высока каціравалася ў съвеце дзяякуючы поспехам Натальлі Цылінскай. На сёлетнім чэмпіянаце съвету ў Манчэстры Цылінскай не пашанцавала. У гіце яна была толькі восьмай, а ў спрынце ўвогуле атрымала траўму. Затое зазыяла новая зорка беларускага вэляспорту — Аляксандар Лісоўскі. Гамяльчук вельмі ўпэўнена перамог у скрэтчы, а таксама заваяваў бронзу ў омніюме. Яшчэ адзін залаты мэдалі у гонцы па пунктах выйграў Васіль Кіраенка. У агульным заліку зборная Беларусі заняла трэцяе месца.

Зыміцер Панкавец

Кіма будуць судзіць з трыванцацьцю паплечнікамі

Юнака Андрэя Кіма вінаваццаць у нападзе на міліцыяна падчас шэсцяція прадпрымальнікаў 10 студзеня. Працэс адкладзены.

І красавіка ў Цэнтральным судзе Менску пачаўся працэс над юнакам Андрэем Кімам. Горкая іронія заключаецца ў тым, што хлопца судзяць ў быўшым будынку Гуманітарнага ліцею, дзе Кім некалі навучаўся.

Андрэя вінаваццаць у парушэнні арт. 364 КК РБ («гвалт, альбо пагроза гвалту ў адносінах да работніка міліцыі»). Яму пагражае да шасці гадоў турмы. Падчас знаходжання Кіма ў турме супраць яго была заведзеная другая крымінальная справа за вулічную акцию 10 студзеня.

Перад будынкам суду стаяла вялікая колькасць спэцназаўцаў і людзей у цывільнім, якія правяралі заплечнікі і пускалі ў судовы дворык толькі тых, хто меў пашпарты. На працэс выдзелілі самую вялікую залу: на 70 чалавек. Але ўсе ахвотныя не зъмісяціліся. Рэшта сачыла за падзеямі з вуліцы. У залі былі Аляксандар Мілінкевіч, Іна Кулей, Віцук Вічорка, Лівон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч.


Андрэй сядзеў у судовай клетцы, пастрыжаны. Хлопец выглядаў хваравіта. На ім была апранутая майка «Маладога Фронту» з надпісам: «Дзе дух Гасподні, там свабода».

Адвакатка А.Кіма Тамара Сідарэнка адразу заяўляла хадайніцтва аб зъміненіні меры стрымання: з утрымання пад вартай на вызваленне пад залог. Паручальникамі былі гатовыя выступіць маці Андрэя Тацяна Кім і прадпрымальнік Ігар Леднік. Дзяржаўны адвінаваўчы Лук'янав таксама выступіў з хадайніцтвам: папрасіў суд аб злучэнні дзвюх крымінальных спраў, заведзеных у дачыненіі да Кіма.

Пад вокнамі залы часам праішла міні-акцыя ў падтрымку Андрэя. Моладзь з партрэтамі Кіма скандавала «Свабоду палітвязням!» і «Андрэй, мы з табой!». Міліцыя выштурхала дэмантрантаў за стадыён «Дынама», але нікога не затрымала.

Суддзя Алена Ільіна пастанавіла аўяднаць дзве справы, але Кіма з-пад варты не вызвалілі. Андрэя будуць судзіць з трыванцацьцю паплечнікамі, таксама адвінаваўчанімі ў крымінальнай справе за 10 студзеня. Новы суд найхутчэй пройдзе ў сэрэдзіне красавіка.

Зыміцер Панкавец



ЮЛІЯ ДРАЗІКЕВІЧ

26 сакавіка

У Баранавічах аштрафавалі за Дзень Волі

25 Сакавіка ў Баранавічах падчас ускладання кветак да Крыжка Пакут быў затрыманы 14 чалавек. Усе яны, апрач непаўнагоддіх, правялі ночу іза-лятараты часовага ўтырмайна. Аднаму з іх, **Алесю Шчарбакову**, стала дранка, была выкліканая хуткай дапамога. У выніку актыўіста шпіталізавалі. 26 сакавіка затрыманым быў вынесены прысуд: **Сяргей Гоўша, Віктар Сырыца, Карней Пятровіч, Віктар Мязяк** — 15 базавых велічынь (525 тыс. рублёў), **Уладзімер Гоўша, Алесь Краўчэні, Алесь Грыцавец, Аляксандар Слабадзін, Яўгенія Лойка** — 10 б.в., **Вічаславаў Болбат** — 7 б.в., унілікі съявтар **Яўген Маліноўскі** — 5 б.в., **Вадзім Бягена, Аляксей Баруцкі** — непаўнагоддіхі, справы скіраваныя ў адміністрацыйную камісію.

За графіці мільён

У Горадні на 35 базавых велічынь (1 мільён 225 тысяч рублёў) аштрафавалі **Аляксея Сарнова**, які напісаў на сцяне «Вярніце льготы». Здарэйнне адбылося ў снежні. Судзьдзя Ленінскага раённага суду Дзмітры Кобрынец палічыў, што гэта было зроблена А.Сарновым з хуліганскіх меркаваньняў.

27 сакавіка

Справу Лянкевіча адправілі на дапрацоўку

Судзьдзя Заводзкага раёну Алену Лапцеву паставані адправіць справу збітага 25 сакавіка журналіста «HN» **Андрэя Лянкевіча** на дапрацоўку.

У Гомелі

Супрацоўнікі спэцслужбай правялі ператрус у кватэрі гомельскага журналіста **Анатоля Гатоўчыца**.

У Віцебску

У Віцебску супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на кватэрах журналісту **Алены Сцяпанавай і Вадзіма Баршчэўскага**. Той адмовіўся адчыніць. Тады яму выразалі дзізверы атагенам.

У Бабруйску

У кватэры бабруйскага журналіста **Андрэя Шабіна** КДБісты правялі ператрус. Сканфіскаваная кампютарная тэхніка, дыскеты і відэакасеты.

У Магілёве

Сыстэмны блёк сканфіскаваны падчас ператрусу ў сябра **БАЖ Генадзя Судніка**.

У Баранавічах

Адбыўся ператрус на кватэры намесніка галоўнага рэдактара незалежнай газеты **Intex-press** **Аляксея Белага**. Сканфіскаваны сыстэмны блёк.

У Бярозе

Съедзяці **Валер Дайнека і Вадзім Гаўрылавіч і маёр Гардзейка** правялі ператрус у кватэрі журналісткі **Тамары Шчапёткінай**. Былі арыштаваныя сыстэмны блёк кампутара і фільм на DVD-дывіске. Журналістку дальшайа ў крымінальнай справе аб мультфільмах «Граэця шляху».

У Наваполацку

Ператрус праводзіўся на кватэры старшыні на-ваполацкай філіі Беларускай асацыяцыі журналістаў (БАЖ) **Андрэя Аляксандрава**. Супрацоўнікі спэцслужбай забралі цвёрдыя дыскі кампутара, іншыя дыскі і нават экслізы шасцы дыкто-вак па беларускай мове, якую пісалі ў Наваполацку 23 сакавіка. Пасля ператрусу адбыўся афіцыйны

допыт. Супрацоўнікі КДБ цікавіла, ці не зьяўляецца А.Аляксандраў карэспандэнтам «Белсату».

Затрыманыя Кручкоў і Янчук

У Менску на прыватнай кватэры былі затрыманыя **Сяргей Кручкоў і Міхась Янчук**, якія супрацоўнічалі з «Белсатам». Пазней іх адпусыцілі.

Адбыўся ператрус на кватэры **Эдуарда Мельнікава**. Журналіста не было ў краіне. Ператрус завяршыўся канфіскацыяй кампутара.

Ператрусы на толькі ў журналістаў

Съедам за незалежнімі журналістамі ператрусы началі праводзіць уофісах грамадзкіх арганізацый і партый. У Горадні аштрафавалі **офіс Партыі БНФ**, грамадзкага аб'яднання «Пагоня» і культурнага фонду «Бацькаўшчына». У Магілёве КДБ правёў ператрус у дому грамадзкіх ініцыятываў «Кола сяброў».

Салаўёву будуць судзіць 8 красавіка

Суд над **Касій Салаўёвой** мусіў пачацца 28 сакавіка, але дзяліцца падчас съявівания Дня Болі была арыштаваная на 5 сутак. Суд пачнёцца 8 красавіка ў 10.30. Яе відавацца ў ўдзеле ў не-зарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт».

«Справа чатыроццаці» ў судзе

Крымінальную справу супрацоўнікі КДБ падзельнікаў 10 студзеня передалі ў суд Цэнтральнага раёну Менску. 14 чалавек відавацца ў арганізацыі групавых дзелянняў, якія парушаюць грамадзкі парадак, і хуліганстве. У крымінальнай справе абеінавачаюцца: **Андрэй Кім, Тацяна Цішкевіч, Міхаіл Субач, Алесь Чарнышоў, Алесь Стальцоў, Павал Вінаградаў, Аляксей Бондар, Аляксандар Барадзенка, Максім Дашук, Уладзімер Сяргеев, Міхась Крываў, непаўнагоддін Арцём Дубскі, Антон Койпіш, Міхаіл Пашкевіч**.

Магілёў

Суд Ленінскага раёну Магілёва пакараў актыўіста партыі БНФ **Сяргея Нягацина** штрафам у 3 б.в. (105 тыс. руб.) Судзьдзя Тацяна Рубіс прызначыла актыўіста відаваць ў ўздзяйснені 14 сакавіка дробнага хуліганства — распаўсюдзе ўлётак.

28 сакавіка

Жыткавічы

У Жыткавічах міліцыянты затрымалі актыўіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» **Аляксандра Бандзюка**. Хлопец расказаў журналистам, што ў венкаваніце яго чакаў невядомы, які сказаў, што прадстаўляе КДБ. Са словаў Бандзюка, невядомы і паведаміў, што ў Жыткавічах арганізацыя «Грамадзянскі форум» малапразвітая, ёй трэба падтрымка, асабліва легальная, і КДБ можа дапамагчы кампютарамі і грашыма. Асабіста Аляксандру гэты чалавек прапанаваў аднаўленыне ў Гомельскім універсітэце, звя якога Бандзюк быў выключаны ў 2006 г.

Віцебск

У судзе Першамайскага раёну пачаўся суд над праваабаронцам **Паўлам Левінавым**, затрыманым 27 сакавіка падчас ператрусу ў кватэры Вадзіма Баршчэўскага. Судзьдзя **Алена Жук** пастаўіла перанесці разгляд справы на 3 красавіка. Левін абеінавачаецца паводле арт. 17.1 КаАП («Дробнае хуліганства»), і арт. 23.4 («Негадларадкаванье распрадажэнню службовай асобы»).

Вадзім Баршчэўскі быў выкліканы ў абласную управу МУС да старшага съедзчага Івана Маскалёва. Баршчэўскі настойваў, каб на допыт быў дапушчаны як грамадзкі прадстаўнік праваабаронца Валер Шчукін, але яму было адмоўлена.

Асіповічы

У Асіповічах у кватэры грамадзкага актыўіста **Igara Сімбірова** прайшоў ператрус. Складзены пратакол на канфіскацыю пятнаццаці найменняў не-дзяржаўнай прэзы.

Забароненая экспкурсія

Актыўістамі гомельскай краязнаўчай арганізацыі «Талака» **Ларысу Шыракову і Святаслава Шапавалава** выклікалі ў Навабеліцкі РУУС да начальніка аддзела грамадзкага парадку В.Госьцева. Да Дня Волі «Талака» зладзіла экспкурсію па месцах, звязаных з жыццем міністаркі БНР Палуты Бадуновай. Позму атрымала і студэнтка **Марыя Тульжанкова**, якая ўзяла ўдзел у экспкурсіі.

Цянюта галадае

Андрусь **Цянюта** працягвае трываць галадоўку пратесту ў гомельскім ізаляторы часовага ўтырмайна. Хлопец пратестуе супраць затрымання і арышту.

Акторак пазвальніялі

Ганну Саламянскую звольнілі з Тэатру імя Горкага, а **Марыю Юрэвіч** — з Тэатру беларускай арміі. Іх паскарачалі пасля гастролі ў «Свабоднага тэатру» ў Лёндане, у якіх яны ўдзельнічалі. Марыя працавала па разьмерках, і ёй трэба вярнуць гроши за навучаньне.

Супраць будаўніцтва хімічнага заводу

Удзельнікі мітынгу ў пасёлку Дружны **Сяргея Абразоўскага** будуць судзіць 10 красавіка ў судзе Пухавіцкага раёну. Яго відавацца ў арганізацыі акцыі пратесту супраць будаўніцтва хімічнага заводу, якая адбылася 22 сакавіка.

29 сакавіка

Міліцыя ля Польскага цэнтра

Гарадзенскія міліцыянты намагаліся правесці ператрус у памяшканні Польскага цэнтра бізнесу ў турызму, дзе зъбираюцца сябры непрызнанага ўладамі Саюзу палиякаў. А 8.30 побач з офісам міліцыі ДАІ быў заблікованы мінібус з **Анжалікай Борык** і некалькімі яе калегамі. Аднак усе хуценьцы выйшли з машыны, зачынілі і яго разышліся, адказавшы міліцыянтам, што ён маюць ключоў ад офіса. У 9.30 кіраўнік Польскага цэнтра бізнесу ў турызму Зыгмунт Пелуць адчыніў памяшканне. Міліцыянты збольшага яго агледзелі.

«Новы час» атрымаў два папярэджаныні

Недзяржаўная газета «Новы час» атрымала два папярэджаныні ад Мінінфармацыі. Першое вынесена паводле арт. 11 Закону «Аб друку» за тое, што выданыне ў належны тэрмін пісьмова не пайфармавала орган рэгістрацыі пра змену мовы выхаду. У другім папярэджаныні аўбінавачаныні выстаўляюцца паводле арт. 2 і 26 Закону. Мінінфармацыі пачынала, што ў выхадных дадзеных газеты няправільна пазначаны кіраўнік рэдакцыі.

І красавіка

Amnesty International асуздзіла зьбіцьцё на Дзень Волі

Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выступіла з адмысловай заяўлів з нагоды падзеяў 25 Сакавіка ў Менску. Amnesty International асуздзіла «празьмерна выкарыстаныне сілы» да ўдзельнікаў мірнай маніфэстацыі ў гонар 90-й гадавіны аўбяшчэння БНР.

Зыміцер Панкавец

Загаварылі новыя ахвяры «жывых шчытоў»

Уздельнікам падзея 2 сакавіка, можна сказаць, па-шанцавала, калі парыўноўваць з ахвярамі «жывога шчыта», зладжанага работнікамі ДАІ 7 каstryчніка 2007 году.

Так сама, як і ў выпадку на трасе Менск — Мікашэвічы, гэта здарылася ў нядзелю ўвечары, калі 18-й гадзіны.

Тады зноў жа п'яны кіроўца, зноў жа пазбаўлены пра-вою, ляцеў на аўтамабілі Peugeot 605 па МКАД і каля «Бізнес-цэнтра» ва ўруччы ўрэзаўся ў аўтамабілі «Taўрыя», Mitsubishi Carisma і DAF-95 з паўпрыгэпам. У легкавіках, зноў жа, заставаліся людзі, і зноў жа — дзіця.

Вось вытрымкі з расказаў пацярпелых уздельнікаў «жывога шчыта»:

У Mitsubishi Carisma знаходзіўся кіроўца Яўген з жонкай і паўтарагадовым сыном:

Калі пад'ехалі да супрацоўнікаў ДАІ, адзін з іх вы-



бег насустреч руху майго аўтамабіля, практична пад кољы, з накіраваным у наш бок пісталетам. Я спыніўся, і, не пасып'ёшы ўсьвядоміць, што да чаго, пачуў адно віскат тармазоў... Пасып'ёу крыкнуць жонцы: «Трымай дзіця!» Ад мощнага ўдара ззаду наш аўтамабіль уляцеў у фуру, якая стаяла наперадзе... «Хуткая» прыехала толькі праз 20—30 хвілін. У дзвягнутай бальніцы ў маёй жонкі выявілі пералом ключыцы... Як аказалася пазней,

у яе ня толькі была зламаная ключыца з зрушэннем, але і зрушылася 9-я хрыбетка, зламаная верхняя чвэртка грудзіны, моцныя ўдары рэбраў.

Стас Аляксеев і Натальля Гатоўка ехалі ў аўтамабілі «Taўрыя»:

Стас: Мы сталаі ў першым шэрагу. Удар быў настолькі моцным, што наш аўтамабіль папросту спляжыла. Усе наўкола зьдзівіліся, як мы яшчэ жывыя засталіся. Мы былі прышпіле-

ныя, і нашыя сядзеньні вырвала з коранем. Я апынуўся ў бальніцы, дзе праляжаў паўтара месяца... Дагэтуль хаджу з дапамогай мышц.

Натальля: Я апрытомнела толькі на апэрацыйным стале ў больніцы, калі мне зашывалі рот і нагу. Побач ляжаў Стас. Яму зашывалі разьбітую галаву. Потым пачула, як доктар сказаў: «Глядзі, якая маладзенькая, але давядзенца рабіць апэрацыю на зубы», і зноў самлела. Паўтара месяца я ела праз трубачку.

Суд прызнаў кіроўцу Peugeot 605, Алега Наркевіча, вінаватым і прысудзіў яго да трох гадоў амежавання волі з накіраваннем на «хімію» ды пазбавіў яго права кіраваць транспартнымі сродкамі 5 гадоў.

Цалкам матэрыялы і сьведчанні пра іншыя «жывыя шчыты» можна прачытаць у газэце «Автобізнес» у артыкуле «Жывы шчыт»: практика па змаўчаньні.

ГАСПАДАРКА

«Лукойл-Беларусь» уварваўся ў пяцёрку самых буйных падаткаплатнікаў

Беларусь і расейскі нафтавы гігант «Лукойл» маюць пашырыць супрацоўніцтва і рэалізаваць новыя буйныя праекты. Інвестыцыйныя пляны абмеркавалі 28 сакавіка Аляксандар Лукашэнка і презыдэнт «Лукойлу» Вагіт Алякпераў. За 2007 год кампанія ўвайшла ў пяцёрку самых буйных падаткаплатнікаў

Беларусі. У прыватнасці, «Лукойл» зараз мае распачаць выпуск змазачных матэрыялаў у Наваполацку. Яму дазволяць таксама стварыць дадатковыя запраўкі.

Продаж «Белпрамбудбанку» і «Белінвестбанку»

Кіраунік аднаго з найбуйнейшых беларускіх банкаў — ААТ «Прыёrbанк» Сяргей Касцючэнка паведаміў, што на дзяржаўным

уроўні прынятае рашэнне аб продажы заходнім інвестарам «Белпрамбудбанку» і «Белінвестбанку». Ня выключаны таксама продаж у недалёкай будучыні 15—20 % акцый найбуйнейшага ў краіне «Беларусбанку».

Зынізіўся дэфіцит гандлю

Адмоўнае сальда замежнага гандлю ў студзені—лютым склала 361,3 млн далаўраў, тады як у 2007-м у выніку

крызісу з пастаўкамі нафты яно было 651,3 млн далаўраў. Рост экспарту забясьпечаны выключна за кошт нафтапрадуктаў.

Сярэдні заробак складае 227 эўра

Налічаны сярэдні заробак работнікаў ў лютым склаў 761 605 рублёў, паведамляе сайт Міністэрства статыстыкі і аналізу. У студзені налічаны заробак быў 756 332 рублі.

МБ; [zautra.by](#), **БЕЛТА**, [naviny.by](#)

Перанос працоўных дзён у траўні

Выходнымі будуть: 1 траўня (чацьвер), 4—6 траўня (нядзеля — аўторак), на 6 траўня прыпадае Радаўніца, 9—11 траўня (пятніца — нядзеля). Такое рапшэнне прынятае пастановай Савету міністраў.

Барысаў — самая небяспечная чыгуначная станцыя Беларусі

За чатыры гады на чыгуначных пуцях на станцыі «Барысаў» загінулі 29 чалавек. Рэйкі аддзяляюць адасноўнай часткі гораду так званы Залінейны раён, у якім жывуць каля пятнаццаці тысяч чалавек, а на працягу чатырох з паловай кілемэтраў ёсьць толькі адзін пешаходны пераход з Залінейнага раёну, да таго ж не абсталяваны гукавой сыгналізацыяй.

Гінучь людзі на самай нешчаслівай чыгуначнай станцыі ў краіне, гінучь людзі на самай аварыйнай у Менскай вобласці барысаўскай вуліцы Гагарына. Сёлета на падрыхтоўку да съярті беларускай пісьменнасці будзе выдаткована каля 30 мільярдаў рублёў, якія сыдуць, збольшага, на фарбованыне фасадаў дамоў на цэнтральнай вуліцы — праспэкце Рэвалюцыйнай, на мэталахоўку на іх стрэхі, мудрагелістыя балькончыкі, платы ды высадку кветак.

На съяртлафоры й пераходы прашай няма...

Ёсіп Дымкавіч,
borisov-e.info

Жыхары Гарадоччыны церпяць ад нашэсьця медзьведзяў

Раён мяжуе з Расеяй, дзе на медзьвядзёў палююць з лета да самай вясны. У Беларусі ж яны занесены ў Чырвоную книгу. У рэспубліцы дзеінічае самая строгая забарона на іх здабычу. Вось і мігруюць касалапы туды, дзе больш спакойна. У вёсцы Хавашно

PHOTOBYMEDIANET



дайшло да таго, што медзьведзь узвеў сабе бярлог практычна ў цэнтры паселішча.

З кожным годам папуляцыя бурага медзьведзя ў Гарадоцкім раёне павялічваецца. І такі факт хвалюе егераў. Звяры разбураюць вуліцы, мураснікі, забіваюць дзікоў, ласеў, казуль. Сціцялісты задумляюцца прамагчымасць перасялення медзьведзяў у іншыя рэгіёны краіны.

Адчыніў дзъверы машынай

Жыхарка вёскі Варняны Астрасецкага раёну спала, калі яе сужыцель пасыля поўначы вярнуўся дамоў з гасцем на машыне «Аўдзі-100». Маючы клоч, ён (відань, быў, мякка кажучы, не зусім цвярозы) ня змог ім скарыстацца. Тады ён сеў у машыну і пaeхаў проста на дзъверы. Адудару яны «выскачылі». Былі пашкоджаныя сыцены і перад аўтамабілем. Гора-кіроўца,

зразумеўшы, што сужыцелька яму гэтага не даруе, уцёк да родных у вёску Слабада...

Расейцы сарвалі кантрабанду наркотыкаў з Беларусі

Себескія мытнікі спынілі спробу ўвозу ў Расею гашышу зь Беларусі. Наркотык спрабаваў правезыці грамадзянін Расеі, які ехаў на міжнародным рэйсавым аўтобусе. Адзін пакет з рэчывам выявілі ў торбе пасажыра, яшчэ адзін — між пасажырскім сядзеньнем і сцяной аўтобуса. У пакетах было 43,75 грама гашышу.

У Туркмэністане забаранілі гальштукі, як у презыдэнта

Студэнтам усіх ВНУ краіны забаранілі насяць гальштукі чырвонага колеру. Іміджмэйкеры паставілі мэту — захаваць арыгінальнае аблічча прэзыдэнта. Бэрдымухамэдава. Ён акурат

носіць чырвоны гальштук. За парушэнне забароны студэнтам пагражае адпачынне.

У Чорнае мора ўпаў верталёт з 14 украінскімі памежнікамі

Верталёт памежнай службы Украіны ляцеў з Адрысы на востраў Зымяіны. Вёз каля 2 тон грузу для будаўніцтва памежнай заставы. Праз 45 хвілін паслья вылету ён зваліўся ў мора, на водмель непадалёк ад Зымяінага вострава. На борце знаходзілася 14 чалавек. Выжыў толькі адзін — афіцэр, які цяпер у стане комы знаходзіцца ў рэанімацыі.

Прэзыдэнт Балівіі падпісаў контракт з футбольным клубам

47-гадовы прэзыдэнт Балівіі Эва Маралес падпісаў контракт з футбольным клубам «Літараль». Кіраунік дзяржавы абраў для сябе 10-ы нумар. Такім чынам Маралес вырашыў прыцінуць увагу грамадзкасці да абмежавання на правядзенне футбольных матчаў ва ўмовах высакагор'я. ФІФА ратыфікаўала дакумент, згодна зь якім на гульні на вышыні звыш 3 000 мэтраў каманды павінныя прыяжджаць за два тыдні да пачатку, каб пасыпець акліматызація. Фактычна, гэта забарона на міжнародныя матчы ў Балівіі. Маралес дабіваецца адмены закону, які, на яго думку, парушае права чалавека. Маралеса падтрымайаў Дыега Марадона, які нядыўна ўзяў удзел у таварыскай гульні на стадыёне Hernando Siles (3600 мэтраў над узроўнем мора) разам з балівійскім прэзыдэнтам.

Паводле: «Звязда», «Вечерний Гродно», ЯС, newsru.com, «Псковское Агентство Информации», «Хроніка Туркмэністана», Белтэлерадыёкампанія

Сын Шымава бароніць бацьку

Прыезд рэктара БДЭУ, былога міністра эканомікі, у Вену суправаджаўся пратэстамі беларускіх студэнтаў, выгнаных за палітыку, якія цяпер навучаюцца ў Аўстрыі. І выклікаў нэрвовую рэакцыю сына Шымава.

З 27 да 29 сакавіка ў Вене праходзіла міжнародная канфэрэнцыя «Беларусь у Эўропе: Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёт». Сярод яе ўдзельнікаў — Уладзімер Шымаваў, рэктар БДЭУ, былы міністар эканомікі. Менавіта на загад У.Шымава з «наргасу» ў 2005 годзе была выключаная студэнтка-выдатніца Тацяна Хома. Дзяўчына цяпер працягвае вучобу акурат у сталіцы Аўстрыі.

З нагоды прыезду Шымава беларускія студэнты, якія вучачца ў Аўстрыі, выступілі з адмысловай заявой. Сярод іншага там адзначаецца: «Удзельнічаючы ў канфэрэнцыі ў Вене, рэктар Шымаваў атрымае магчымасць наведаць адну з найпрыгажэйшых сталіц Эўропы, будзе жыць у добрым гатэлі, магчыма, атрымае ганарап за свой выступ ці яго зводзяць у Опэру, ён можа наведаць свайго сына і ўнукаў, што жывуць у суседній Празе. Любы чалавек мае права на гэтую прыемную рэчы. Але гэтак жа і адлічаныя ці запалоханыя ім студэнты маюць свае права, якія рэктар Шымаваў зняважыў».

Адзягаваў на гэтая падзеі ў сваім блогу і сын Уладзімера Шымава Яраслаў, які працуе на расейскай службe радыё «Свабода».


Шымаваў-малодшы піша: «Я лічу, што прыстойны чалавек павінен у першую чаргу абараніць сваіх блізкіх і сябров, а ўжо ў другую — разважаць пра Радзіму, перакананыні, палітыку і пра іншыя высокія і abst-

рактныя матэрый. Я ня ведаю ніводнага зъдзейсненага У.М.Шымавым учынку, адносна якога я адчуваў бы неіскія маральныя сумнёвы, — за адзіным выключэннем: адлічэнне з БДЭУ студэнткі Тацяны Хомы. Праўда, ситуацыя і з Хомай была не настолькі адназначнай, як гэта апісвалася і апісваеца ў апазыцыйных СМИ. Адзначу, што фармальная аснова для адлічэння была». Што праўда, гэтую прычыну сын рэктара «наргасу» не называе.

Яраслаў Шымаваў кажа, што ягоны бацька ня мае ніякага дачыненія да дапытаў супрацоўнікамі КДБ студэнтаў БДЭУ. «Дарагая суайчыннікі, хіба вы ня ў курсе, што ў Беларусі КДБ перад тым, як кантактаваць зь некім, ня мае звычкі кансультавацца з начальнікам той персоны, да якой у азначанага ведамства звязіўся інтарэс?»

Супрацоўнік расейскай «Свабоды» перакананы, што рэктар БДЭУ не адлічыў ніводнага студэнта за палітычныя погляды падчас презыдэнцкіх выбараў 2006 году і падзеяў на Плошчы. Сайт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» дае іншую лічбу — 10 чалавек.

«Так, мой бацька, як і ты сячы беларуская дзяржавных службоўцаў, гуляе паводле правілаў гэтай систэмы, якая створаная ў нашай краіне, Беларусі, у апошнія 14 гадоў», — лічыць Я. Шымаваў. Ён высока ацэньвае даробак свайго бацькі: «Занадта ж заўзятым апазыцыйнэрам хачу сказаць



Уладзімер Шымава настойвае, што адлічэнне Тацяны Хомы было законным.

адно: ну вось уявіце сабе, што так чаканы вамі дзень зъмены ўлады надышоў, Беларусью кіруюць іншыя людзі. Што яны атрымаюць у спадчыну? Выпаленую зямлю? Анітрошкі. Яны будуть мець справу з краінай далёка не беспраблемнаю, аднак жа выглядаць яна будзе, асабліва паводле постсавецкіх мерак, цалкам прыстойна. ... І гэта — у тым ліку і плён працы беларускіх тэхнократоў, да якіх, між іншага, належыць і «сатрап рэжыму» У.М.Шымаваў. Аднак каб бачыць гэта, трэба глязець на рэчы трошкі шырэй, чым звыклісі шмат якія нашыя апазыцыйнэры».

Шымаваў таксама выступіў з крытыкай «радыкальна-

Юлія Дарашкевіч

менаў ня здольная — «як у сілу сваёй невялікай папулярнасці ў грамадзтве, так і таму, што і старэйшае яе пакаленне, і частка маладога ў многім жыве ў той Беларусі, якой няма — у «нябеснай Беларусі» сваіх мрояў».

А ўстрыйскія студэнты сёньня сустрэлі Шымава акцыямі пратэсту і дасягнулі таго, што рэктар выступаў на канфэрэнцыі пад плякатам пратэсту. Пазыцыя ў рэктара БДЭУ за два гады

Яраслаў Шымава:
«Трэба
глазець на
рэчы трошкі
шырэй, чым
звыкліся шмат
якія нашыя
апазыцыянэры»



Запіс у блогу Яраслава Шымава выклікаў такую бурную палеміку (расейскія блогеры пераважна ўхвалілі пазыцыю аўтара, беларускія крытыкавалі яго), што супрацоўнік расейскай «Свабоды» выцер усе камэнтары, зазначыўши, што сюды сабраліся «слишком ретывые» аўтары.

Больш за 30 чалавек
пракамэнтавалі гэты артыкул на
сایце «НН». Падаём некаторыя
з камэнтароў.

старший эканоміст напісаў(ла)
Сакавік 28, 2008 у 22:45

Кожны робіць свой выбор. У Вашага бацькі быў прынамсі выбар — сысыці Хому ці сысыці самому.

Вас можна было б зразумець, калі б Вы баранілі бацьку. Але баронячы яго, Вы таксама пачынаецце бараніць систэму, у якой ён актыўна ўдзельнічае.

Мае дзеци ў Беларусі ня маюць магчымасці глядзець мультфільмы на роднай мове, на той, на якой мы гаворым у сям'і, і на якой гаварылі 50 пакаленняў маіх продкаў. Маіх сябrou паддавалі зьдзекам, каб прымусіць іх стукаць для КГБ. Маіх знаёмых садзілі ў турму. Другіх знаёмых — усю сям'ю — пазбавілі працы ў маленькім правінцыйным гарадку, толькі таму, што іх сын удзельнічае ў апазыцыі. Ви, які атрымлівае камфортны амэрыканскі аклад на радыё «Свобода», ведаецце, што такое застаца без заробку ў маленькім беларускім гарадку, калі ў цябе дзеци і калі ѿны на мясе такі сама, як у вас у Празе? Ви знаеце, што зрабілася зь Беларусью пры маўчанні й помачы такіх, як Ваш бацька? Ви знаеце, што з афіцыйных дадзеных злачыннасць за апошнія 6 гадоў вырасла на 70%? Што колькасць забойстваў і вязнайў на 100 тыс. насельніцтва стала ў 2 разы вышэйшая, чым у казацкай Украіне? Што адбываецца азьвярэнне і сіліванне адчужданага насельніцтва, якое систэма тримае ў страху і атамізацыі, вычышчаючы такіх, хто, як Хома, Севярынец, Быкаў ці Ганчар, аказваючы супраціў. Лёгка прыкryвацца тым, што «гэта непазыбежна»... Насамрэч — пазыбежна, калі кожны такі Шымаву

пачне цаніць ня толькі гроши.

Фядута — Філіфонцы напісаў(ла)
Сакавік 28, 2008 у 22:40

Тое, як вядзе сябре малодшы Шымава выклікае павагу да яго.

Lahviniec напісаў(ла) Сакавік 29,
2008 у 1:04

На маю думку, Сп. Шымаву-малодшаму, лепш было б прамаўчаць: ня ён асабіста, а ягоны бацька нясе адказнасць. І ад гэтага не адмыецца. Дадам яшчэ такую рэч: Сп. Шымаву-малодшы «кочень искуснно» карыстаецца прыёмчыкамі «клукаштых», выкарыстоўваючы беларускую мову (выразы «змагароў» + «беларусь без маскалёў ды рускамоўных»), каб прыніць ды дыскваліфікація беларускамоўную грамаду.

drak_hamster напісаў(ла) Сакавік
30, 2008 у 21:30

«НН» дала трапны загаловак «Сын Шымава бароніць бацьку». Усё зразумела — гэта права (і ававязак) любога сына. Здаецца, натуральна, пачалавечаму было б тут пакінуць яго ў спакой — ён зрабіў тое, што павінен быў зрабіць. Прамаўчаць бы тут тым, што на яго накінуўся, і памаліцца, каб ім самім калісці не давялося абараняць грэшных блізкіх ім людзей. А што Шымаву-старэйшы грэшны, дык сын гэта разумее і пра гэта піша. Змагаючыся з драконам, людзі не заўажаюць, як самі ўжко цяпер ператвараюцца ў драконаў.

старший эканоміст напісаў(ла)
Сакавік 29, 2008 у 20:39

дэякі Богу, што большасць мяне падтрымлівае, а ня Шымава. Усё слушна, што чалавек бароніць тату. Але калі пачынаецца гэты фашызм што да беларусаў (хто зь беларусаў хоча «Беларусі без маскалёў і рускамоўных»?

не змянілася. Падчас выступу ён настойваў, што адлічэнне было законным, згодна з правіламі ўнутранага распарадку, паведамленне generation.by.

Дарэчы, у венскай канфэрэнцыі браў удзел і кіраунік цэнтра «Экаом», які распаўсюджваў вынікі «экзыгі-палаў» у дзень на выбараў 2006 г., паводле якіх А.Лукашэнка перамагаў, набіраючы 83% галасоў.

Зыміцер
Панкавец

Расеец Баршчэўскі? Полька Борыс? Расейка Каця Салаўёва, якую за ўдзел у «Маладым фронце» хочуць пасадзіць у турму? Беларускае нацыянальнае вызваленне — гэта рух за вызваленне асобы, а зусім не за вызваленне краіны ад іншых. Якраз такі лукашысты, пры ўдзеле Шымава, зачышчаюць краіну ад іншых. У беларускай дэмакратычнай апазыцыі можна знайсці расейцаў, габрэяў, палякаў, украінцаў, пратэстантаў і крышнайтав. А вось знайдзіце сярод лукашыстаў аднаго беларускамоўнага ці аднаго пратэстанта ці аднаго юдэя. Не, там усе будуць савецкія людзі, праваслаўнія атэісты...) Наконт таго, што апазыцыя ніколі ня прыйдзе да ўлады... Ня дзеля прыходу да ўлады жыве чалавек, і тым больш інтэлігент, а дзеля каштоўнасцяў. Але калі такія кажуць, што апазыцыя ніколі ня прыйдзе да ўлады, то я разумею, чаму яны не маглі прадказаць Аранжавай рэвалюцыі ва Украіне, і разумею, чым расейскі інтэлектуал розыніца ад цэнтральназурпейскага.

drak_hamster напісаў(ла) Сакавік
31, 2008 у 19:33

«Бацька» цяперашній дэмакратычнай Нямеччыны, першы канцлер ФРН Конрад Аденаўэр, які сам падзяліў ад нацы, ўсе гады кіравання трymаў сваім найбліжэйшым дарацдцам і памочнікам Ганса Глебкэ, прафэсійнага юрыста, аўтара сумнавядомых Нюрнберскіх законаў, якія пазбаўлялі габрэяў фактычна ўсіх грамадзянскіх прав і былі прагнёгам іх фізычнага вынішчэнья. Аденаўэр пра мінулае Глебка выдатна ведаў, але нягледзячы на моцную крытыку, трymаў дарацдцам, тлумачачы, што той імкнуўся зрабіць тэя законы супраціў габрэяў больш мяккімі. Нацызм ад такога выбару Аденаўэрам супрацоўнікай неяк не адрадзіўся. Шымавы, дарэчы, як старэйшы, гэтак і малодшы, Нюрнберскіх законаў не пісалі.

Салідарныя зь Беларусью



**Сыпляваць
Аляксандар
Кульлінковіч
і Руся.**

**На сцэне —
прадстаўнікі
Тыбету.**



Тысячи людзей узялі ўдзел у грандыёным канцэрце «Салідарныя зь Беларусью», які прайшоў 30 сакавіка на Замкавым пляцы ў Варшаве.

Падчас імпрэзы пад бел-чырвона-белымі сцягамі выступалі польскія гурты і беларускія рок-выкананцы Лявон Вольскі, Зыміцер Вайцюшкевіч, Руся, Аляксандар Кульлінковіч, Аляксандар Памідораў і IQ 48.

На канцэрце прамаўлялі вядомы польскі кінарэжысёр Кышыштраф Занусі, кіраўнік зачыненага ўладамі Беларускага гумані-

тарнага ліцю ўладзімер Колас і ўдова зьніклага ў Беларусі журналіста Святлана Завадская. Пры канцы імпрэзы на сцену запрасілі прадстаўнікоў Тыбету і выказалі ім супольную польска-беларускую салідарнасць. Таксама праучала меркаваньне, што канцэрт гэты будзе апошнім, а наступны пройдзе ў Менску на плошчы Якуба Коласа.

У гэтым годзе канцэрт прайшоў пад лёзунгам: беларуская мова — мова беларусаў. Галоўная задача арганізатораў канцэрту — звязрнуць увагу на проблему занядбання беларускай мовы: закрыццё беларускамоўных газетаў і беларускамоўных школаў.

Канцэрт транслюваўся ў жывым этэры незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама радыё «Радыё».

Гэта ўжо троцій канцэрт «Салідарнага зь Беларусью». У 2006 годзе канцэрт быў своеасаблівай падтрымкай для беларускай апазыцыі перад прэзыдэнцкімі выбарамі, а ў 2007 годзе палікі дэмантравалі сваю салідарнасць зь беларусамі 25-га сакавіка — у Дзень Волі.



КАЛЯНДАР

Красавік

3 — 125 гадоў (1783) ад нараджэння ўспынтанія Ірвінга, амерыканскага пісьменніка.

5 — 100 гадоў таму (1908) нарадзіўся аўстрыйскі дырыжор Гэрберт фон Карайн, які лічыцца адным з найлепшых дырыжораў XX ст.

6 — 525-годзідзе (1483) вялікага мастака Рафаэля.

7 — 25 гадоў таму (1983) памерла Ларыса Генішоў, паэтка, вязень ГУЛАГу. Пахаваная ў Зэльве.

20 — Пэсах у жыдоў.

22 — Дзень Зямлі.

26 — гадавіна Чарнобыльскай трагедыі.

26 — 125 гадоў таму (1883) у Варшаве памёр Напалеон Орда, мастак, кампазытар, удзельнік паўстання 1830—1831 гг.

27 — Вялікдзень у праваслаўных.

28 — 125 гадоў таму (1883) у Москве скончыў жыцьцё самагубствам Уладзімер Кавалеўскі, прыродазнаўца, заснавальнік эвалюцыйнай палеанталёгіі, удзельнік паўстання Каліноўскага.

СЪЦІСЛА

Пад Наваградкам з'явіцца сядзіба пана Тадэвуша

Сядзібу могуць пабудаваць за кошт трох краін: Беларусі, Польшчы і Літвы. Пра гэта ішла размова ў часе афіцыйнай сустэрэчы пасла Польшчы ў Беларусі Генрыка Літвіна і старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму Ўладзімера Саўчанкі. Прататыпам жытла знакамітага літаратурнага героя была сядзіба сям'і Вузлоўскіх пад Наваградкам (ля сёньняшняе вёскі Дамброва). Плянунецца ўзнавіць атмасферу й арганізація музэй пана Тадэвуша як знак супольнай спадчыны.

Юры Туранак атрымаў прэмію імя Багушэвіча

Да 25 Сакавіка Беларускі ПЭН-цэнтар вызначыў ляўрэата прэміі імя Францішка Багушэвіча за найлепшую гістарычную кнігу году. Ім сёлета стаў гісторык Юры Туранак,

чыя 900-старонковая «Мадэрная гісторыя Беларусі» быў выдадзеная ў 2007 віленскім Інстытутам беларусістыкі і за год разышлася тысячным накладам.

Нясвіскага палацу стала меней

У Нясвіскім замку няма больш съязны, якай налічвае трыста гадоў. Паводле навуковага кіраўніка аб'екту рэстаўрацыі Сяргея Друшчыца, съязну проста разбралі, бо тэхнічны стан быў кепскі. Цэгла, быццам бы, акзалася недабраякаснаю. Намеснік старшыні Менскай гарадзкой арганізацыі аховы помнікаў Уладзімер Дзянісаў перасыцерагае, што такое разуменне рэстаўрацыі прывядзе да таго, што помнік будзе выключаны са сьпісаў ЮНЕСКА.

Ташана Матрунчык, «Народная воля», Польскае радыё для замежжа

Новы нумар часопісу ARCHE



Нацыяналізм,
Барак Абама,
Пятро Машэраў

у ARCHE №3'2008

Падпісацца на ARCHE можна ў любым паштовым аддзяленні.
Падпісны індэкс 00345.

Блізкія локці Pacei

Праця са старонкі 2.

Кіраунікі Pacei часта гаворань, што прэзідэнт Косава выкліча ўзмацненне сепаратысцкіх настроў у шэрагу краінаў сьвету і разбурэнне створанай пасяля другой усясьветнай вайны міжнароднай систэмы. На іх думку, прэзідэнт Косава стварае неабходнасць вырашыць пытанне статусу «навязаных» частак постсавецкай прасторы. Аднак большасць расейскіх палітыкаў і, адпаведна, мэдыяў кажуць пра неабходнасць вырашэння пытання статусу толькі Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі. Паказальна, што заява Дзярждумы ня тычылася, напрыклад, Прыднястроўя. То бок група Пущына-Мядзведзея прагматычна афінізуе магчымасці Pacei. Яны разумеюць, што Pacei мае ресурсы падтүрнунь да «самавызначэння» толькі Абхазіі і Паўднёвой Асэтыю — рэгіёны, якія мяжуюць з Pacei.

Але ў складзе расейскай эліты ёсьць групы, якія заяўляюць, што косаўскі прэзідэнт стварае магчымасць для рэалізацыі і іншых апэтытаў: ад Крыму і ўсходняй Украіны да паўночнага і заходняга Казахстану і іншых «расейскіх» земляў.

Пакрокавая інкарпрацыя

Разважаючы пра міжнароднае права і «падвойныя стандарты» Захаду, пагрозу сепаратызму ў іншых краінах, афіцыйная Масква выкарыстоўвае зусім іншыя катэгорыі, калі гаворка ідзе пра Абхазію і Паўднёвую Асэтыю. Але цяжка ўзгадаць прыклады больш пасялядоўнай падтрымкі сепаратыстаў і большых вынікаў палітыкі падтрымкі сепаратызму.

Гаворачы пра прэзідэнт Косава, у Pacei «забываюць», што німа гаворкі пра ўключэнне Косава ў склад ЗША, нейкай ўсходнім краінам, ці нават Альбаніі. Тым часам каля 90% жыхароў Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі надалі расейскае грамадзянства. Пэнсіянэры атрымліваюць расейскія пенсіі. На Абхазію і Паўднёвую Асэтыю не распаўсюджваецца візвы рэжым, які з 1999 г. існуе для грамадзянства Грузіі. 7 сакавіка 2008 г. Pacei спыніла дзеяньне нават толькі фармальна існуючых амежаванняў на гандлёва-еканамічнае супрацоўніцтва з Абхазіяй і Паўднёвой Асэтыяй. Сілавыя структуры Абхазіі ўзначальваюць цывільны уваходу ў склад Pacei Рауль Хаджынба, а сілавыя структуры Паўднёвой Асэтыі ўзначальваюць этнічныя расейцы, дэ-факта камандзіраваныя Генэральным штабам Pacei.

Мяжу рэгіёнаў Грузіі ахоўваюць расейскія войскі.

Прэзідэнт Паўднёвой Асэтыі Эдуард Какойты заяўіў пра намеры звярнуцца ў Канстытуцыйны суд Pacei, каб даказаць, што Паўднёвая Асэтыя ніколі не выходзіла са складу Pacei...

Задоўга да актуалізацыі косаўскага пытання Pacei пачала рабіць крокі, каб ізляваць Абхазію і Паўднёвую Асэтыю ад Грузіі і зрабіць часткай расейскай эканамічнай, ваенай, гуманітарнай прасторы. То саме яна спрабавала зрабіць з Аджарай і Джавахецием, але беспаспяхова.

Пасяля абвяшчэння незалежнасці Косава Pacei застаецца зрабіць трошкі, каб падвесыць рысу пад фактычнай інкарпрацыяй Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі.

23 лютага У. Пуцін сказаў, што ў Pacei былі «хатнія загатоўкі» на выпадак абвяшчэння незалежнасці Косава. Са свайго боку расейскія эксперты назвалі гэтыя «загатоўкі». Будзе ўзмоцненая ахова межаў Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі расейскімі войскамі. Pacei павялічыць інвестыцыі ў развязыцце санкіяльнай, транспартнай, турыстычнай інфраструктуры. Будзе значна павялічана і расейская эканамічна прысутнасць у гэтых рэгіёнах.

Сутычка за поўдзень СНД

Узмацняючы пазыцыі ў паўночных рэгіёнах Грузії, Pacei у самай меншай ступені дбае пра інтарэсы ахбазаў, этнічна блізкіх праўжываючым у Pacei адыхайцам, ці пра інтарэсы асечінаў. Абхазія і Паўднёвая Асэтыя цікавяць Pacei перш за ўсё як кропкі ціску на Грузію, зьяўляючыца важнай часткай геапалітычнай гульні Крамлю, скіраванай на пераразаныне альтэрнатыўных шляхоў паставак нафты й газу з Цэнтральнай Азіі ў Еўропу.

Упłyваючы на палітычны працэс у Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі, Pacei мае магчымасць выкарыстоўваць палітычную актыўнасць супернікаў тысяч грузін-уцекачоў як ціск на палітыку афіцыйнага Тблісі. Дэстабілізацыя палітычнай сітуацыі ў Грузіі патрэбная Pacei для таго, каб стварыць перашкоды для інтэграцыі Грузіі ў НАТО і ў єўрапейскую палітычную і эканамічную прастору.

Зь іншага боку, Абхазія і Паўднёвая Асэтыя патрэбныя Pacei як пляцдармы, выкарыстоўваючы якія Масква мае большую магчымасць для падмацавання ресурсамі, аказаныя іншай дапамогі праразейскай часткы апазыцыі ў Грузіі.

Pacei адмаўляеца выдаць Грузіі лідара праразейскай партыі «Справядлівасць»,

былога генэрала КДБ СССР Ігара Геаргадзэ, якога грузінскія ўлады вінаватаць ў спробах ажыццяўлення палітычнага пэрэвароту. Грузінскія ўлады фіксавалі і факты паставкі зброі прадстаўнікам праразейскай часткі грузінскай апазыцыі.

Паводле геапалітычнага значэння Грузію паруноўваюць з Беларуссіяй, бо гэтая тэрыторыя на мове экспертаў пазначаецца як «гарлавіна каспійскай нафта-газавай пасудзіны». Як другі пасяля Саудаўскай Арабіі пастаўнік нафты на ўсясьветны рынак, Pacei зацікаўлена ў тым, каб кантроліраваць транзіт вялікай каспійскай нафты Казахстану (каля 15% усіх усясьветных запасаў) і нафты Азэрбайджану. Калі Pacei атрымае магчымасці вызначаць каму, колькі, па якіх цэнтрах пойдзе каспійская нафта, яна вельмі істотна павялічыць свой геапалітычны патэнцыял, атрымае дадатковыя магчымасці рэалізаціі сваёй эканамічнай і палітычнай інтарэсаў на абрашках СНД і рычагі ўплыву на пазыцыю краінаў Эўрасаюзу.

Разам з тым, Грузія цікавіць Pacei як стратэгічна частка маршруту ў Цэнтральную Азію. Праз супрацоўніцтва з Іранам Pacei імкнецца стварыць перашкоды для развиція супрацоўніцтва Захаду з цэнтральнаазіяцкімі краінамі СНД. У Крамлю добра памятаюць, што у верасні 2001 г. прапанаваў ЗША разъясняць веннія базы на тэрыторыі сваёй краіны «найлепшы сябар» Pacei ў рэгіёне прэзыдэнт Казахстану Н. Назарбаев.

Хатнія загатоўкі

Наступным у шэрагу геапалітычных зрухаў на абрашках СНД, штуршок якім быў дадзены незалежнасць Косава, падаецца тое, што Pacei абмяжуеца «хатнімі загатоўкамі» адносна Абхазіі і Паўднёвой Асэтыі. То бок працягне палітыку ўзмацнення сваіх пазыцыяў у гэтых рэгіёнах, але ня пойдзе на фармальнае прызнаныне іх незалежнага статусу ці, тым больш, на ўключэнне ў свой склад.

Важным амежаваннем для Pacei ёсьць тое, што сэнс яе падтрымкі сепаратыстам, як і сэнс яе палітыкі ў Грузіі, Закаўказзі, Цэнтральнай Азіі, можа быць, паўсяоль на абрашках СНД, акрамя, у познейшай ступені, Беларусі, зразумелы Захаду. І ёсьць цэнтар прыняцця і рэалізацыі рэштніці, скіраваных на стрымліванне Pacei — гэта, галоўным чынам, ЗША.

Апошнім часам Захад зменшыў хуткасць (але, натуральна, не спыніў) інтэграцыі Украіны ў НАТО і ЕС. У значнай ступені з прычыны таго, што ва ўкраінскім грамадзтве німа крытычнай масы падтрымкі ідзе ўступлення ў НАТО.

Але ў адрозненіи ад Украіны, Грузія мае дастаткова ўнутраных і зьнешніх чыннікаў, якія спрыяюць ўраатлінтыч-



най інтэграцыі. Падтрымка Расея сэпаратыстаў, бамбардаваньне расейскай авіяцый Панкіскай цісяніны, увядзеніе адносна Грузіі (як выключэніе з краінай СНД) візвага рэжыму, спыненіе паставак электраэнэргіі ў звязку з палітычнымі патрабаваніямі на фоне пашырэння дапамогі і разыўцца супрацоўніцтва з Захадам мела заканамерныя наступствы. 72,2% з тых грамадзянаў Грузіі, хто ўзяў удзел у плебісцыце 5 студзеня, выказаўся за далучэніе да НАТО.

Грузінская палітычная эліта і грамадства дастаткова кансалідаваная ў пытаны ўраатлянтычнай інтэграцыі.

Падчас презыдэнцкіх выбараў Масква актыўна піярыла супраціўнікаў М.Саакашвілі, якіх казаць расейскай аўдыторыі непрыемную прауду: у значнай частцы апазыція ў Грузіі прадстаўленая групамі, якія таксама, як і Саакашвілі, разлучаюцца за ўраатлянтычную інтэграцыю і нават больш актыўна за Саакашвілі падымаюць пытаныне аднаўлення тэрытарыяльнага адзінства Грузіі.

Усведамляючы стратэгічную важнасць Грузіі, у тым ліку і тое, што яна цяпер зьяўляецца пярднім краем стрымліваньня Расеі, ЗША пасылядouна выступаюць за далучэніе Грузіі да НАТО. Важнае значэніе мае пазыцыя вельмі ўплывовага і актыўнага грузінскага лобі ў складзе палітычнай і вайсковай эліты ЗША. У 1990-х другую па значэнні пасылі міністра абароны пасаду ва йзброеных сілах ЗША — начальніка Аб'яднанага Камітэту начальнікаў штабоў — займаў чатырохзоркавы генэрал Джон Шалікашвілі. Яго брат, Атар Шалікашвілі — другая зорка амэрыканскага генэралітэту, доўгі час займаў пасаду дарадцы міністра абароны ЗША ў пытаннях амэрыканска-

грузінскага вайсковага супрацоўніцтва.

Грузія — найбольш прасунутая краіна СНД у аспекте мадэрнізацыі арміі ў адпаведнасці са стандартамі НАТО. У адпаведнасці з праграмай «Навучы і абсталой» толькі ў разыўцце спэцыяльных частак грузінскай арміі ЗША штогод укладаюць каля 30 млн даляраў. Значную дапамогу мадэрнізацыі ўзброеных сілаў Грузіі, таксама і на даручэнні ЗША, аказвае другая краіна НАТО — Турцыя.

Як і ў пытаны Косава, прадстаўніцтва краінай «старой Эўропы» займае асьцярожную пазыцыю ў пытаны вызначэння часу далучэння Грузіі да НАТО. Але чакаецца, што пад ушывам ЗША ўжо падчас бухарэсцкага саміту НАТО 4—6 красавіка будзе вызначаны тэрмін далучэння Грузіі да гэтай арганізацыі.

Таксама з прычыны істотных замежных абмежаваньняў Расея ня будзе выкарыстоўваць прэзідэнт Косава, каб падняць пытаныне Прыднястроўя, Крыму і ўсходній Украіны. Прыднястроўе ня мае супольнай мяжы з Расея і нават выхаду да мора. У Крыме расейцы складаюць каля 59% ад насельніцтва, але любая ініцыятыва далучэння да Расея сутыкнецца з рапучым супрацівам крымскіх татар. Татар 300 тысячай у агульнай колькасці насельніцтва Крыму, і іх прадстаўніцтва імкліва расце ў сувязі з дэмографічным выбухам. На ўсходзе «данецкія» клан на чале з Р.Ахмэтавым зусім ня хоча дзяліцца статусам і пазыцыямі з расейскімі палітыкамі-алігархамі і ўсё большыя грошы зарабляе ад працы на рынку Эўрасаюзу.

Унутраныя абмежаваны

Нягледзачы на выключна спрыяльную ситуацыю для расейскага экспарту, Расея застаецца краінай зь вялікім ўнутранымі проблемамі, для хаты б частковага разшэння якіх патрабныя добрыя дачыненьні з Захадам.

най дубінкай». З павелічэннем аб'ёму эканомікі залежнасць Расеі ад Захаду не зьмяншаецца, а павялічваецца. Сілкаваны прытокам нафтадаляраў рост ВУП Расеі цалкам залежыць ад палітыкі краінай Захаду, што падтрымліваюць высокія цэны на энэрганосьбіты, стымулюючы разыўцце нематэрыялаёмістых, неэнэргаёмістых, наукаёмістых, перадавых вытворчасцяў і ад гатоўнасці Захаду купляць расейскую нафту.

У Крамлі добра ведаюць, што ў другой палове 1980-х павелічэнне спажывання Захадам нафты з краінай Пэрсыдзкай затокі мела вынікам адпаведнае скарачэнне прытоку нафтадаляраў у скаронку Савецкага Саюзу і, у выніку, глыбокі систэмны крызіс. Цяпер прыток іранскай нафты на ўсіх рынках ужо не абмежаваны міжнароднымі санкцыямі, як было за Хусейнам. Усё большую частку нафты краіны Захаду атрымліваюць зь Нігерыі. На падыходзе і вялікая касыпіцкая нафта.

Вялікая унутраная праблема, якую Кремль ня можа вырашыць, — дэмографічны крызіс, хуткае павелічэнне часткі мусульманскага, неславянскага насельніцтва Расеі. Пагаршэнне якасці людзкіх рэурсаў у выніку алькагалізму, наркаманіі ў сельскагаспадарчых рэгіёнах Расеі мае вынікам павелічэнне залежнасці Расеі ад імпарту амэрыканскага і эўрапейскага харчавання. Уласнай прадукцыяй Расея толькі на 65% задавальняе свае патрэбы ў харчаванні. У цэнтральных рэгіёнах Расеі спажыванье імпартных прадуктаў харчавання складае 80% і больш.

Расея Путіна-Мядзведзева — закладніца сфармаванай у першай палове 1990-х мадэлі алігархічнага капіталізму. Прыток нафтадаляраў стымулюе сацыяльную дыферэнцыяцыю, усё большы, беспрэцэдэнтны для іншых краін разрыв між беднымі і багатымі, цэнтрамі і рэгіёнамі.

Выйсце на другую пазыцыю па колькасці мільярдэр да 100 (у Амэрыцы — 160) абліжоўвае магчымасці Расеі сфармаваць сучасную эканамічную і сацыяльную мадэль. 500 расейцаў, якія маюць маёмы на 700 млрд даляраў (каля паловы ВУП), як і пераважная колькасць бізнес-эліты, маюць зусім іншую субкультурну, у параўнанні з эвалюцыйна сфармаванай заходній бізнес-элітой. Рэсурсы, якія атрымлівае Расея, ідуць не на мадэрнізацыю, а на павелічэнне маёмы на групы палітыкаў-алігархаў.

Гэтыя прычыны істотна абліжоўваюць магчымасці Расеі праводзіць актыўную замежную палітыку, самастойна дзеяйчайць у тым ліку і на ашарах СНД. Расея застаецца краінай зь вялікімі ўнутранымі праблемамі, для хаты б частковага разшэння якіх патрабныя добрыя дачыненьні з Захадам.



Зайграй, зайграй, Хлопча Малы...

26 сакавіка, на наступны дзень пасля таго, як спэцназ перашкодзіў удзельнікам дэманстрацыі, што мелася быць мірнай, прайсьці ад плошчы Якуба Коласа да помніка Янку Купалу, у тэатры імя Янкі Купалы ставілі Якуба Коласа. Піша Аляксандар Фядута.

Крытыкі лічаць Коласа «заўзятым традыцыяналістам». Мікалай Пінігін паставіў коласаўскую паэму як містэрюю — памятаючи пра тое, што Канстанцін Міцкевіч быў малодшым сучаснікам сымбалістаў. Пінігін прачытаў у ім тое, што звычайна вычытвалі пераважна на ў Купалу — філязофскую глы-

біню — у спалучэнні з ужо выключна коласаўскім эпічным драмам.

І тут рэжысэр давялося праісьці страшную праверку. Былы школьні настаўнік літаратуры, я добра памятаю, у што ператвараецца клясычны твор, адданы на ганьбу падлеткам, якія яго не разумеюць. 26 сакавіка дзівие траціны залі складалі дзеци. Гэта быў звычайны паход у тэатар «на спектакль паводле праграмы».

Але таму, што здарылася ў залі 26 сакавіка, ёсьць трох тлумачэнні. Па-першае, у нас добрыя дзеци: тыя, хто яшчэ трапляе ў тэатар. Па-другое, у нас добрыя настаўнікі беларускай літаратуры: тыя, хто яшчэ водзіць дзяцей у тэатар. Па-трэцяе, яны прыйшли на сапраўды вельмі добры спектакль.

Як даросламу актору паказаць сталеные свайго героя — ад хлопчыка-пастушка да юнака-музыкі? Як гэта выказаць паэту — зразумела. А актору, на сцэне, за паўтары гадзіны? Аляксандар Маўчанаў у ролі Сымона здолеў перадаць усё — і дзіцячу непасрэднасць, і гарэзълівы бляск у вачах, і шок ад сустрэчы з прыгожым — зь Яе Вялікасцю Музыкай.

Але Пінігін ставіць коласаўскі ліра-эпічны шэдэўр менавіта як містэрюю. Сымон для яго — музыцкі прарок, толькі замест шасціцірылага серафіма зъяўляецца да яго на выходзе жыцьця дзед Курыла (бліскучая акторская праца Генадзя Гарбука) і ня грудзі расьсякае мячом, не замяняе грэшны язык «джалам мудрае зъмяі», а дае ў рукі смык беларускі — як адзінную спадчыну: ідзі, сталей! Тым больш што і спытаюць зь цябе як з дарослага: мы маем на ўвазе выбітную сцэну нападу ваўка і наступнага за ім пакараньня недарэчнага пастушка (тут Алена Сідарава выдатна грае маці Сымонкі).

Але хлопчык становіцца мужчы-

нам толькі пасъля таго, як праходзіць шляхам спакусаў (съядома абапіраюся на інсцэніроўку Пінігіна, а не на паэму Коласа, бо гаворка — пра спектакль, а не пра літаратурны твор). І з рук мужыцкага беларускага серафіма Гарбука, такога пазнавальнага ў сваёй пяшчотнай любові да дзіўнаватага хлопчыка, такога падобнага да гліняных анёлаў, чые німбы нагадваюць бусыянкі, трапляе Сымонка ў рукі дэмана-спакусыніка — Віктара Манаева.

Для яго героя, гарэзьлівага, жулікаватага, свавольнага Жабрака, скрыпка — усяго толькі сродак сабраць пабольш міласъціны.

Сцэна з жабраком, стылізаваная пад ажыўленасцю палатно Брэйгеля, становіцца кульмінацыяй першага акту спектаклю. Натоўп, што прагна патрабуе міласъціны, пагрозылівымі інтанацыямі і масіўнымі кіямі ў руках літаральна прымушаючы мінака падаць яе, — ён так і не супадае інтанацыіна з той мэлёдыйяй, што гучыць у душы Сымонкі! Але спакусынік таму і дэман (ня Дэман Лермантава, вядома, але такі дробны таленавіты бес, што ўмее і прыпавесць даречна распавесці, і съяззу ў голас падпусціць), што падобны да хоць і зрынутага, але анёла. Жабрак — той жа Сымонка, толькі ён плюнуў на мастацтва, на музыку, што гучала ў душы, і задаволены жабрацкай міласъцінай.

... Так і ёдзе гэты дзіўны трывіцця-чыкатырохгадовы хлопчык — а іначай не сыграць, ня выцягнуць ускладзеную рэжысэрам задачу — рэальнае дзіця ня здолеет! — так і ёдзе ён ад дзеда да дзеда, ад аднаго анёла да другога, усё больш зямнога, усё большага спакусыніка. Яны розныя, гэтыя анёлы. Тут і карчмар Шлёма (Мікалай Кучыц — шыкоўны майстар эпізоду, трапны і дасьціны); і паляшук дзед Даніла (як заўжды пераканаўчы Рыгор Маляўскі); і, нарэшце, пан у выкананыні недацэненага, на мой погляд, Аляксандра Падабеда.

На гэтым персанажы варты спыніцца асобна.

Загаварыўшы на чужой — на панская — значыць, на польской,

хутчэй за ўсё, — мове, ён знаходзіць для мужыцкага сына Сымона самую страшную спакусу — спакусу прыгажосцю. Ня сытасцю, як Шлёма, спакушае ён юнака, а тым, што і так жыве ў душы Сымонкі, — то бок тым, дзеля чаго ён сам жыве. Нешматслоўны, вытанчаны, такі непадобны да масіўных Радзівілаў зь нясьвіскіх палотнаў, пан гэты, сыграны Падабедам, — нават вонкава — сучаснік хутчэй Ельскіх і Чапскіх канца XIX стагодзьдзя. Апошні прадстаўнік арыстакратычнага роду, што вымірае, ён грае на рапалі — ды так, што Сымонка літаральна ўзълятае ў нябёсы (але гэта, у сваю чаргу, трэба прыдумаць, паставіць і сыграць так, каб залія не зарагаталя, каб глядач прыняў гэтую тэатральную літаральнасць як рэальнасць! Брава, Пінігін!).

Але нечакана актор Падабед у гэтым маленъкім сваім эпізодзе пе-раігryвае рэжысэра Пінігіна: ён жа падштурхоўвае Сымона вучыцца! І калі той сыходзіць з панскага замку, гэта проста невытлумачальная для гледача: хвіліну таму юнак лётаў на крылах музыкі, марыў вывучыць ноты і раптам сыходзіць! Куды? Да наўнага, «ня панская» мастацтва? Прымітўна і прымальна для сацыялістычнага рэалізму. Але Пінігін ставіў свой спектакль у 2005 годзе, калі «адзіна правільны мэтад» даўнавата ўжо быў у няласці...

Ды гэта, імаверна, адзіны «правіл» рэжысэра ў спектаклі — і, зноў вымушаны паўтарыцца, «дзякуючы» актору Падабеду, што вырашае сваю ўласную звышзадачу, і нагадвае гледачу, што кананічны «Сымон-Музыка», якога мы ведаєм са школьнай праграмы, вельмі істотна адрозніваўся ад першага варыянту, напісанага маладым Коласам.

Час быў такі, што бяз «клясавай падкладкі» нават клясыкі абысьціся не маглі...

Будзем лічыць, што Сымон сышоў да свайго кахрання — да Ганны. Той, што чакала яго, адмовіла «гаспадарскому сыну» Дамініку, стала ахвяраю яго дамаганьняў і звар'яцела ад гора.

Вось тут я вымушаны вярнуцца

да «выпрабавання школай». Калі б падлеткі, што сядзелі ў залі, адчулі хация б крыху фальшу ў сцэнах «толькі для дарослых», вы б пачулі такі рогат, што нават партрэт Коласа пачырванеў бы ад сораму. Але Мікалай Прылуцкі і Святлана Анікей праводзяць сцэну гвалту адначасова жорстка і цнатліва. Як і наступную сцэну вар'яцца Ганны. І калі гэтага ганебнага рогату ў залі не было, значыць, у нас сараўды добрыя дзецы і добрыя настайнікі. І добрыя акторы. Бо страшнейшым за гэтае выпрабаванне для клясыка можа быць толькі выпрабаванне поўным зборам твораў, калі ўсе ягоныя грашки і хібы становяцца відавочнымі для чытача і дасьледчыка. А зарагата публіка падчас спектаклю недарэчы — і зынік цуд тэатру, цуд ператварэння пустой прасторы залі гледачоў у простору высоцага мастацства.

Акторы вытрымалі гэтае выпрабаванне. Дзецы, што запаланілі сабою дзіве траціны Купалаўскага і фактычна сталі яго адзіннымі гаспадарамі, прынялі і дарослага дзядзьку, што граў іх аднагодка, і палёт на каванай жырандолі ў панскім замку, і аднакрылых анёлаў, і серп жняца, што замяніў сабой месяц на небе, і нават адкрыту спробу сыграць гвалт. Яны чулі цудоўныя вершы Коласа, бачылі палымяныя ад натхнення вочы актораў, і іх — рэальных дзяцей — увага, дзіве з паловай гадзіны сканцэнтраваная на пінігінскай пастаноўцы, пацьвердзіла, што мы маем справу з шэдэўрам. Хіба гэта ня ўдзячнасць?

Пасъля былі і кветкі. Сымону падаравалі вялізную крывававыроўную ружу. І я ўявіў сабе, як актор Аляксандар Маўчанаў панясе яе дадому і на яе будуць падаць буйныя сняжынкі — кшталту тых, якімі 25 Сакавіка беларускі Бог, нечым, відаць, падобны да Генадзя Гарбука, марна спрабаваў зацярушыць плямы рэальнай крыві, пакінутай на шляху ад плошчы Якубу Коласу да помніка Янку Купалу.

**Аляксандар Фядута,
глядач**

Кранальна нармальнасьць быцьця

Польскі крытык і перакладчыца **Малгажата Бухалік** пра раман **Бабінай «Рыбін горад»**.

Не перабольшваю: на мой погляд, гэта бэстсэлер.

Гэты раман можна ўспрыманыць як зусім непалітызаванае (якое, аднак, не птураецца палітыкі) сучаснае беларускае чытво; як дэтэктыў; як нетыповую, створаную наперакор многім пашыраным (у тым ліку ў нас, у Польшчы) стэрэатыпам літаратуру, напісаную жанчынай (але не «жаночую!»); як лякальна-гістарычную аповесыць і яшчэ ў шэррагу іншых інсталяцый, прычым у кожнай зь іх твор пачуваньца выдатна. Нітрокі не сумняваюся, што ў яго ёсць усе шанцы зрабіць фурор, прычым не паводле прынцыпу «паплюбім нашых бедных братоў-беларусаў», — праста такай цікавай, глубокай і адначасова лёгкай для ўспрыманья (дзякуючы выдатна разылічанай на густы шырокіх колаў чытачоў фабуле) кнігі я ўжо даўно на бачыла на нашым рынку. Яна шалёна зацігвае. Яна пудоўна поліфанічная — у моўных, культурных і бытавых адносінах. Яна цалкам сучасная і адначасова цвёрда ўгрунтаваная на гісторыі. А яшчэ кліматычна, прыязная і трохі нагадвае казку. Словам, яна праства вельмі добрая.

Такая яна, Берасьцейшчына

Дзеяньне адбываецца галоўным чынам пад Берасьцем, у вёсцы Дабрацічы па-над Бугам (некалькі двароў, усе жыхары маюць адноўкае прозывішча Гадун; апроч гэтага, ёсць крыху дачнікаў); побач — па рацэ — праходзіць граніца. «З аднаго боку Польшча, з другога —

Расея», — кажа галоўная герайні. Вартага адзначыць: гэта не Беларусь у клясычным польскім разуменьні, то бок ані калючы, палітызаваны і напаўязыцкі Менск, ані чульльявіа і забітая Беласточчына. Гэта чыстае, жывое Вялікае Княства Літоўскае, хоць фармальная ў тэксце пра яго німа ані згадкі. Мешаніна моваў, людзей, культур і рэлігій плюс спэцыфічна атмасфера памежжа — нешта значна больш трывалае і сапраўданае, чым Рэспубліка Беларусь ці любая іншая дзяржава; нешта больш арганічнае, урослае ў зямлю, такое, што перажыве любы патоп (глядзі канец кнігі). І на такой глебе — безаглядная сучаснасьць, часамі нават трохі нечаканая для палякаў: фірмы, вялікія грошы, шыкоўныя рэстараны, вілы і аўтамабілі. Інтэрнэт і г. д.

Галоўная герайні пяцьдзясят год. Яна вывучаала гісторыю ў Менску, выйшла замуж за бізнесмена, пасля чаго выяўлілася, што яна ня можа мець дзяцей. Нейкім цудам ёй удалося нарадзіць дачку, якая ў два гады памерла ад раку. У герайні началіся сур'ёзныя праблемы з наркотыкамі, алькаголем і законам (наркадылер уцігнуў яе ў справу аб съмерці аднаго са сваіх клиентоў); яна развязалася зь бізнесмэнам, бо той ёй здраджваў. Цяпер яна займаецца пераважна пісаньнем алавяданняў і перапісаньнем за невялікія грошы старых дакументаў зь менскіх архіваў, па-ранейшаму мае складаныя ўзаемадносіны з алькаголем і зазвычай асьцерагаеца іх, бо, як сама гаворыць, «вылечылі мяне з алкагалічкі ў звычайную п'яніцу». Герайні нарадзілася непадалёк ад Дабраціч: хард-кордавая сцэна родаў — п'яны фэльчар прыняў яе сястру-блізіні і пачаў запшываць разрывы, не заўважыўшы другога дзіцяці; у дзевяць год бацькі загінулі ў аўтакатастрофе, пераганяючы з Расеі «Жыгулі». Герайню разам з сястрой гадавала баба Макрыня; цяпер бабулі 97 год, ёй зрабілі аперацыю па выдаленіні катаракты і забаранілі працаваць у агрападзе, таму герайні дапамагае ёй па гаспадарцы.

Вось тут усё і началося: унаучы герайні бачыць на бульбянішчы здань, назаўтра памірае яе бабуля. Чаму? Есць падазрэнніе, што яе атруїлі. Пачынаючы загадкі...

Сюжэтных ліній процьма, і ўсё

разьвіваючца адноўкае бурна: герайню мясцове ўпраўленыне КДБ блытае зь сястрой і садзіць у турму; мясцовы мафіёзі па трупах прастуе да выкупу дзялянкі і тэрарызуе вёску, герой шукаюць скарб і дапамагаюць апазыцыі ў выбарчай кампаніі... І ўсё гэта круціцца, як вячэлкавае кола уваччу...

Песня гэтай зямлі

У анататыі гэтая кніга харектарызуецца як «палітычны дэтэктыў», але гэта ня так: дэтэктыўная сюжэтная лінія сапраўды выходитць на першы план, але палітыка адзыграе ў ёй ролю толькі аднаго з рухавікоў фабулы, дый тое ня самага галоўнага. Ёсць фальсификацыя выбараў, уцік апазыцыі, праслухуўванье і маніпуляцыя выказванынямі ў СМІ, аднак усё гэта займае толькі частку прасторы раману (працэнтаў на 25), а рэшта (большшая частка) — гэта атмасфера саброўства, сямейныя і мясцовыя традыцыі, мноства прыстойных і кемлівых людзей (а таксама паважныя прыватныя фірмы), ну і... жыцьцё.


Перавага кранальнай «нармальнасьці» сапраўды выразна адчуваецца і вызначае ўсю атмасферу кнігі, якая вельмі далёка ада клясычных дэтэктываў, тым больш палітычных.

Так, па ходзе дзеяньня зьяўляецца некалькі трупаў, але загадкі іх съмерці раскрываючца ў коле знаёмых і сваякоў за старым драўляным столом пад сасной у Дабрацічах. Нават тутэйшы ўчастковы пакрывае герайню пасля забойства мафіёзі. Ахойнікі, прыстаўленыя апазыцыі да сястры галоўнай герайні, — былыя супрацоўнікі КДБ, у цэлым славуныя хлопцы, якія думалі, што ў органах будуть лавіць наркадылераў, а потым проста сышлі адтуль.


Большасць людзей нармальныя — такая, бадай што, галоўная думка гэтай кнігі. Так, большасць з іх дапускае, што іх іншыя памылкі, але, не зважаючи на гэта, стараючыя жыцьця прыстойна, а калі і не, то іх не спасцігае нейкай асаблівай божай кары — папросту вядома, што з такім тыпамі лепш ня мець спраў; калі ж даводзіцца, то іх можна перамагчы.

Мяжа сапраўды праходзіць пад бокам,

Гэта жывое Вялікае Княства, нешта значна больш сапраўданае, чым Рэспубліка Беларусь, урослае ў зямлю, такое, што перажыве любы патоп.



Наталка Бабіна. «Рыбін горад». — Вільня: Інстытут беларускіх навук, 2007. — Сэрыя «Кнігарня «Наша Ніва».



ЮЛІЯ ДАРАЦІКЕВИЧ

але не выглядае канцом съвету, жалезнай заслонай: так, сяброўка герайні, заможная вэтэрынарка Зарніцкая свабодна езьдзіць на адпачынак у польскія Кастамлоты, у дагляданы съвятаром этнографічны музэй (і падае з-за Бугу знакі, якія дапамагаюць вызначыць месца знаходжаньне скарбу). Больш за тое таго, баба Лёніха — галоўная пляткарка і шаптуха вёскі — пасьпяхова і бескарысліва перапраўляе партыямі цераз граніцу ў Польшчу і далей у Германію сям'ю ўцекачоў з Конга праз выкананы спэцыяльна для гэтай мэты тунэль, які вядзе ад надмагілля на мясцовых могілках на бераг Бугу.

Цікавая таксама пазыцыя Зарніцкай — калі ў яе лякарню прыходзяць інструкцыі адносна выбарчых фальсифікацый, яна гаворыць супрацоўнікам: «Добра, пакуль што плюонем на ўсё гэта, а калі будуть ціснуць, перанясём фірму ва Украіну».

Канец съвету і гэтак далей

Настрой раману трохі нагадвае кнігі польскай пісьменьніцы Волыгі Такарчук — толькі што тут ёсьць захапляльны, поўны галаўакружных паваротаў экшн і

зусім няма патэтычнага філязафаваньня. Герайні, праўда, мае мроівы — трапляе ў «норы ў часе» (бачыць карціны навакольля напярэдадні другой сусветнай вайны, сваю бабулю і суседзяў дзецьмі і г. д.), але ставіцца да іх у меру іранічна; толькі пад канец кніжкі, калі герайні ўжо авалодвае тэхнікай кантраліванага ўваждання ў «норы», яна падае нам даўжэйшы і вельмі маляўнічы нарый з жыцця Берасця XVII стагодзьдзя. Усе іншыя містычныя здарэнні, накшталт зданяў, раней ці пазней знаходзяць разыянальнае тлумачэнне, хоць і перад гэтым ствараюць дасканалы настрой літаратуры жахаў.

Калі ўсе загадкі знаходзяць развязку, акурат напярэдадні прэзыдэнцкіх выбараў навакольле спасыць гае прыродны катаклизм. Велізарная бура і паводка зынічае дамы сялян (у выніку чаго і так непримітнікі жыхары назаўсёды пакідаюць Дабрацічы) і, зразумела, робіць немагчымым галасаваньне. Тым ня менш, Менск па інэрціі паведамляе пра пасьпяховы ход выбараў і спакойна падае раней запланираваныя вынікі...

Фабула, як бачым, разглінаваная, але пры гэтым празрыстая і складная; апра-

У анатациі гэтая кніга харектарызуецца як «палітычны дэтэктыв», але гэта ня так: дэтэктывная лінія сапраўды выходзіць на першы плян, але палітыка адыгрывае ў ёй ролю толькі аднаго з рухавікоў.

Ча галоўных ліній, ёсьць некалькі добра ўпісаных у агульную тканку раману пабочных гісторый.

Напрыклад, Аксанка, сяброўка дзяцінства галоўнай герайні, ні з таго ні з сяго нападае на яе з матыкай і цяжка раниць. Чаму — стане зразумела толькі напрыканцы кнігі.

Другая гісторыя апавядае пра маладога ўкраінскамоўнага паэта з Дабраціч Mixася Яраша, распушчанага грантамі і ўвагай сучасных фольк-груп, якім патрэбны тэксты. Не жадаючы таго, ён, тым не менш стаў здраднікам і забойцам. Герайні гаворыць яму, што, нягледзячы на ўесь свой талент, ён ужо ніколі ня зможа напісаць ніводнай «песні гэтае зямлі». Вырак герайні кароткі, далёкі ад маралізаторства, але б'е дакладна ў дзясятку.

І гэта далей.

Бабіна — гэта ня ніша

Усе беларускія кніжкі, якія ў апошнія гады трапілі ці трапляюць у Польшчу, маюць у той ці іншай ступені нішавы харектар (з розных ніпаў паходзяць або на розныя нацэлены). Бабіна — гэта ня ніша. Гэта дасканалая, сталая пісьменніца, якая на цалкам сусветным узрозні стварыла добрую, універсальную, хоць і на вельмі мясцовым матэрыяле, кнігу — такую, што можа зьведаць масавы посыпех, не раўнуючы як творы Плялевіна (фантэтичнага пустаслова з геніяльнай тактыкай піяру), і адначасова дасягнуць таго ж, на што працаўніцы «фэстыўла» украінскай культуры пасяля Аранжавай рэвалюцыі, — паламаць стэрэатыпы і пазнаёміць съвет зь беларусамі. Прычым з беларусамі ва ўсёй іх сучаснай разнастайнасці, а не з забітым народам, які мае адзіную проблему. Да таго ж, знаёмства можа адбывацца беспурботна — праз чытаньне паміж справай надзвычай зймальнага дэтэктыву.

Адчуваеце ўжо, як вам у душу западае вычэкалівны позірк адной невялікай усходнеевропейскай краіны? Нешта накшталт мокрага сабачага носа, уткнутага ў вашу нагу...

Нацыянальная архітэктура

Урад вырашыў ня зносіць хрущоўкі, а рэканструяваць. Піша Сяргей Харэўскі.

Напярэдадні Вялікдня ў Міністэрстве жыўлёва-камунальной гаспадаркі адбылася прэс-канфэрэнцыя, на якой былі агучаныя ідзі, што перадвызначаць на бліжэйшыя пайстагодзьдзя аблічча нашых гарадоў. Рашэнне, якога чакалі гадамі, прынятае. Сярод іншага, загадчык упраўлення жыўлёва гаспадаркі гэтага міністэрства Эдмунд Грышкевіч згадаў пра тое, што стандартныя дамы 1960-х гадоў пабудовы ў краіне будуть ня зносіць, а рэканструяваць.

Нацыянальная адметнасць любой архітэктурнай школы вызначаюцца трывма асноўнымі прыкметамі: а) адпаведнасцю прыродна-кліматычным умовам; в) увасабленнем рэальных вытворчых магчымасцяў; с) зъвестам, што фармуеца паноўнай ідэалёгіяй.

Самым яркім увасабленнем гэтая трэйды паўсюдна ёсьць масавае жыўлё, спрадукцыя стагодзьдзяў прыёмы народнага дойлідства, прыдатныя да вельмі канкрэтнага ладу жыцця.

Тое самае спрадяджае й у даценені ды самых значных шэдэўраў усіх эпохаў: ці тое гатычныя саборы, ці тое амерыканскія хмарачосы. Нават найбуйнейшыя гмахі нашае пляніты, Petronas Twin Towers у сталіцы Малайзіі, увасобіўшы ў сабе ісламскі прынцып «цэльнасць — гэта зынітаванае адзінства, гармонія, стабільнасць і рацыяналізацыя», стаў перадусім сымбалем тэхналагічных і фінансавых магчымасцяў. Ідзіны ж зъвест самых высокіх будынкаў сьвету быў вызначаны як узвядчыць мусульманскага ўсходу, а таму дызайн пляніруемых Petronas Twin Towers заснаваны на простых геаметрычных формах, што ўтвараюць у сячэнні восьміканцовую зорку. Ды паводле свайго абрысу яны выклікаюць асаціяцыю з клясычнымі мінарэтамі.

У гэтым сэнсе брыльянт Нацыянальная бібліятэка аняк не



навязваеца ні да якое традыцыі ё не нясе анякага народнага ці рэлігійнага падтэксту. Але, апроч таго, ён тэхналягічна не разылчаны на рэлігіі нашага клімату, бо мае завялікую ветразьнасць, непрыдатны для дойгатрываалае эксплюатацыі праз судзельнае запкленьне, што ўзімку трэба чысьціць ад снегу, а ўлетку абараніць ад сонечкі і кандэнсату. Яго эксплюатацыя праз высокія выдаткі на мусовую вэнтыляцыю, ачыстку шклянных граняў відавочна не адпаведна фінансавым магчымасцям і прыродным умовам Беларусі. Але і без таго, паставлены на самым краі гораду, ён гэтак і ня стане сымбалем нашае архітэктуры ў агляднай пэрспэктыве. Хоць помнікам паноўнае ідэалёгіі застанецца.

А вось жа сапрадуктным сымбалем Менску і іншых гарадоў краіны неўзабаве станецца... хрущоўкі, ці, карэктней кажучы, дамы масавае забудовы ўзору 1960-х.

Днямі ў Менгарыканкаме было прынятае эпахальнае рапшэнне такія дамы ня зносіць, а мадэрнізаваць. Усяго такіх дамоў-«шасцідзесятнікаў», што патрапіць у праграму рэканструукцыі, у Менску больш за тысячу, а па ўсёй краіне — больш за дзіве з паловаю тысячы... Прыйдым людзей зіх ня будуть ставіць у агульную чаргу на жыўлё, усе застанецца на сваіх «мэтрах»... Будуть праведзеныя капитальныя рамонты, цеплавая мадэрніза-

рамі, пабудаванымі ў 1968—1969 гадах. Збольшага апорныя канструкцыі ў гэткіх будынках у добрым стане, але ронаваць падлягаюць брылійныя прамонтажныя рамонтаў тэрмін прыдатнасці жыўлія павялічваецца на 50—75 гадоў.

Разам з тым старшыня Менгарыканкаму Паўлаў запатрабаваў, каб мадэрнізацыя пяціпавярховікаў, як гэта заўжды было можна ўсветаў, «віліасць мінімальнай выдаткамі». Такім спосабам калісці ў будавалі — і дагэтуль ад таго бядуюць.

Спрабы неіх прыстасаваць «хрущоўкі» да сучаснага ўзроўню патрабаванняў ужо рабіліся. Прапаноўваліся й перапланіроўкі, і пашырэныя пакоі. Але цалкам эксперымент быў даведзены да ладу адно толькі па адрасе Кахоўская, 60. А таксама дом № 19 па вуліцы Асіпенкі, але толькі... палова дому. Высыгтлілася, што затраты на перабудову прыкладна роўныя новаму будаўніцтву. Натуральная, знойдзені інвестара на такія працы немагчыма. А дзяржава, яна маючы сродкі, хоча намаляваць вясёлкавыя перспектывы.

Таму вырашана пайсці па плянку несупынных рамонтаў: цеплавой мадэрнізацыі і адзабління знаходзіцца.

У адрозненіе ад Pacei, дзе зынітчынне хрущовак стала ледзь не адным з нацыянальных праектаў, ад Украіны, дзе праграма зносу малакаштогунае масавае забудовы 1960-х была ўсё ж прынятая ў 2006 годзе, ад Казахстану, дзе наагул пабудавалі новую сталіцу, Беларусь застанецца з хрущоўкамі. Разам з тым будзе адбывацца далейшы знос рэштакі дасавецкага забудовы, зынітчынне гістарычна-культурнае спадчыны папярэдніх эпохаў. А размаліваныя ў розных колеры, ператынкованыя, ацепленыя, зь вялікімі дахамі і імпазантнымі мансардамі з металадахоўкі, у даўно абжытых раёнах, дзе жыве ўжо другое пакаленіе гараджанаў, гэткія дамы станецца найбольшай адметнасцю нашага ўрбаністычнага ландшафту. То бок традыцыйнай нацыянальнай архітэктураю.

Таксама свабодны тэатар

Хтосьці яго блытае зь менскім тэатрам з таким жа назовам, хтосьці бачыў іхны вулічны спектакль «Бандароўна» на берасцейскіх вуліцах або тэатралізаванае шэсьце «Малефіцыю» падчас адкрыцця XII Міжнароднага тэатральнага фесту «Белая Бежа», але нават не ўяўляў, што гэта берасцейцы, а не заежджыя гастралёры.

«Тэатар існуе з 2001 году, — кажа рэжысэрка і ідэйная натхняльніца Свабоднага тэатру Аксана Гайко. — Спачатку гэта быў натоўп, чалавек дваццаць пяць, паступова засталося толькі пяць. Тыя, хто хацеў весела прафавіць час і ў нашым пачынанні бачыў нейкі гурток па інтарэсах, паступова сыплі. Нам хацелася нешта ствараць, было вялізнае жаданье, але мэтадаў, асноўных прынцыпаў і тэатральных правілаў ніхто ня ведаў. У канцы 2001 г. мы патрапілі ў вядомы альтэрнатывны польскі Тэатар восьмага дня. Патрапілі на так званыя «варштаты», або майстар-клясы, там нам растлумачылі і паказалі, як працаваць, як правільна скакаць, съплюваць і плацакь, каб гэта выглядала не студэнцкай самадзеянасцю, а сапраўднай тэатральнай дзеяй».

ПБ: Чаму назвалі тэатар свабодным?

АГ: Мы доўга думалі над назовам. Можна было выбраць нешта цікавейшае. Тым больш што «вольны тэатр» ёсьць і ў Японіі, і ў Францыі. Але нам так захацелася — у назове падкрэсліць нашае імкненне да гэтай вольнасці.

Свабода — гэта складанае паняцце, але мы імкнемся да самых розных адценняў слова свабода. У кожнага сваё разуменне. Усё, што мы робім, — гэта нашае вольнае меркаванье, нашыя думкі. Вобразна гаворачы, праз творчасць мы хочам дашучыцца сэнсу свабоды і да-несыці яго людзям.

Сцэна з «Бандароўны»



За мяжой прасьцей — людзі хочуць нешта рабіць, яны і робяць, а ў нас усё нейкія забароны, абмежаваныні.

ПБ: У Менску існуе больш вядомы тэатар з таким жа назовам...

АГ: Мы аднойчы павышвалі афішы пра адно з нашых прадстаўленняў, а не-дзе ў гарыканкаме спалохліся, што прыехаў той гнаны тэатар зь Менску. Што казаць, калі спектакль «Тавар—грошы—тавар» адмысловая камісія для ўхвалы зборалася глядзець чатыры разы.

ПБ: Ваш тэатар, хутчэй, можна назваць аматарскім. Але ці можаце вы пахваліцца творчымі дасягненнямі?

родны тэатральны фэст. Дзякуючы паездкам на фэстывалі ў Эўропу і таму, што мы пабачылі выступы столькіх тэатраў з сусветнымі імёнамі, асабліва вулічных, нам захацелася выйсці на вуліцу.

Першым вулічным стаў спектакль паводле твору Янкі Купалы «Бандароўна». Паказвалі яго некалькі разоў у берасцейскім парку, вазілі ў Польшчу. Часыцей за ўсё мы і выступаем за мяжой, там неяк прасьцей — людзі хочуць нешта рабіць, яны і робяць, а ў нас усё нейкія забароны, абмежаваныні.

ПБ: Чым адрозніваецца Свабодны тэатар ад іншых тэатраў? Чаго не хапае?

АГ: Мы ня робім камэрцыянае мастацтва, ня хочам, каб яно было абслутаўвальным. Мы робім тое, што проста хочацца, ставім спектаклі пра тое, што нам баліць. Мы ня можам, як на Захадзе, даваць народу відовішча, якога ён прагне, бо німа грошай на відовішча. Мы самі робім лялькі, маскі, хадулі, усё, што можна ў тэатры рабіць сіламі яго ўзельнікаў.

Нам трэба новае памяшканне, у маленькім клубе мікра-раёну Вулка таксама нядрэнна, але яго мы перарыслі, хочацца ўзыяцець вышэй. Карціць стварыць такі «асяродак», месца сустрэч, каб рэалізоўваць свае ідэі, кагосыці запрашыць, ды і проста, каб там было жыцьцё. Нам проста хапіла б нават паўвытворчага памяшкання. Ёсьць думкі зрабіць майстар-клясы па працы зъ целам, голасам. Мы гэта можам. Напрыклад, цяпер кожны чацвер у кінатэатры «1 Мая» а 20-й ладзім кінапаказы незвычайных фільмаў. Існуе нават наш сайт: www.svabodny.kantakt.net. Мы не спыняемся, паколькі ведаєм, што творчасць у першую чаргу прыносіць задавальненінне нам, а страчыць прыемныя адчуваныні ніколі не хочацца.

Павал Белавус

Ахвяры першага красавіка

Прачытаў цікавае паведамленыне пра паседжаньне Саўміну па «пераглядзе» съпісаў «сацыяльна значных выданьняў». Падумаў: паколькі гістарычна нарада мела месца ў дзень дурніяў, то ці насталі мы ўсе закладнікамі гэтага съвята?

1

Геніяльны пісьменнік
уваходзіць у кавярню.

Сябар: Нарэшце прыйшоў. Чуў навіну: стваральнікі Шрэка хочуць экранізаваць тваю «Тайну квадратнага туалета»?

Пісьменнік: Не падколеш. Ведаю, што за дзень. Затое я сёньня сапраўды прыкалоўся.

Сябар: Зараз раскажаш. Толькі дай я замоўлю канъяк.

Пісьменнік: Значыцца, паседжаньне ў нас сёньня было па літаратуры. Я думаю: што б такога адкалоць прыкольнага. Міністар пачынае паседжаньне: давайце выдаваць толькі сацыяльна значную літаратуру. А я кажу па прыколе: а давайце створым камісію, якая будзе вырашаць, што выдаваць, а што — не. Нельга ж, каб выдавалася антыдзяржаўная літаратура.

Сябар: А ён?

Пісьменнік: Павёўся як лох. Давайце, кажа, давайце, вы будзеце яе кіраўніком, і аддае адпаведны загад нейкай шасьцёрцы. Я праста ледзь утрымаўся, каб не заржаць.

Літаратурны крытык:
Камэдя! Ну ты прости Хазанаў.

Пісьменнік: Пачакай, гэта ня ўсё. Зараз увогуле здохнеш ад съмеху. Я па прыколе кажу: трэба прыпыніць выданьне Арсеньневай і Геніюш.

Літаратурны крытык: А ён?

Пісьменнік: А ён хітае галавой: згодны быццам.

Сябар: Ха-ха-ха. Гэта праста цырк. «Магутны Божа» — гэта ж клясыка!

Пісьменнік: Не кажы. Я цяпер шкадую, што не прапанаваў яму

забараніць казку пра Беласньежку і сем гномаў. Хіба сямейства гномаў не нагадвае Кааліцыю дэмакратычных сіл?

Сябра: Ха-ха-ха.

Пісьменнік: Добра, харэ ржаць. Самае прыкольнае яшчэ будзе. Я кажу: давайце выпусьцім накладам тысяч гэтак на трыста «Расстрэльную каманду» ў коміксах для школ. А ён кажа: «Згодны», — і а сразу дае загад Радзькову.

Сябар: Ня можа быць?

Пісьменнік: Падкалоў я цябе. Ха-ха-ха! Ведаеш сам, які сёньня дзень.

2

Урадавы чыноўнік вяртаецца дахаты:

Жонка: Слухай, што толькі што па целеку Бацька заяўвіў: прызначаю гера Штангэ старшынём Саюзу пісьменнікаў.

Чыноўнік: Ты што?

Жонка: Сёньня ж 1 красавіка! Пажартавала я.

Чыноўнік: Блін. Падкалола. Ну, я таксама, дарэчы, сёньня

«Форма, паводле якой мы вызначаем сацыяльна значную літаратуру, — састарэла», — заяўві кіраўнік праўладнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец на паседжанні презыдыуму Савету міністраў пры аблеркаванні проблемы выдання сацыяльна значнай літаратуры. Паводле Чаргінца, «група людзей, што нэгатыўна ставяцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры шасьці — ці восьмітомнік Ларысы Геніюш, фашысцкага прыхвасяня Арсеньеву і сямітомнік Законьнікава, у якога і двух тамоў не называецца».

пасъцябайся ад душы.

Жонка: Ну-ну?

Чыноўнік: Значыць, паседжаньне ў нас там было па літаратуры. Вырашылі эканоміць на кніжках. Ну, думаю, дай нашага галоўнага клясыка падкалю. А што, кажу, шаноўны клясык, ці не выдаваць нам выключна сацыяльна значную літаратуру? Ён падскочыў, быццам за ім з Гаагі прыйшлі. Так, кажа, і яшчэ трэба, каб была створаная камісія, якая б вырашала: якія тэксты падрываюць асновы дзяржавы, а якія — наадварот.

Жонка: Во камэдья! Гэта як жа можна вызначыць — што значнае, а што — не?

Чыноўнік: А яго ўжо панесла — кажа: я не дапушчу, каб выдавалі Геніюш і Арсеньеву... Ну! Я ад съмеху ледзь са стула ня споўз. Геніюш і Арсеньева — яны ж былі паэткамі, маленькая вершыкі пісалі. Выдала дзяржава адзін іх зборнік раз на пяць гадоў — і ўсё! Тым больш, яны ўжо нябожчыцы. А тут давай друкуй «сацыяльна значных», якія, папершае, прозай пішуць, падругое, мала таго, што жывучыя, яшчэ і пладавітыя. Кожны год па кніжцы майстручаць: «Маёр Факофф», «Вам — паданьне»... Бюджэт не гумовы, каб іх творы штогод выдаваць. Аднак па прыколе хітаю яму галавой, быццам згодны. А сам у душы іржу.

Жонка: Ха-ха-ха. Ды дурка поўная. Дарэчы, там табе званілі з «Газпрому». Газ з траўня будзе па 250 баксаў.

Чыноўнік: Што, у натуры?!

Жонка: Жарт! Забыўся, што сёньня за дзень?

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ

«Піпі Доўгаяпанчоха» па-беларуску

Аддзяленне пасольства Швэціі ў Менску пры падтрымцы Швэдзкага Інстытуту, сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай праводзіць **10 красавіка ў 17.30 у мастацкай галерэі «Лябірынт»** **Нацыянальной бібліятэктэ (пр. Незалежнасці, 116)** прэзентацыю першага беларускага перакладу аповесьці Астрыд Ліндгрэн «Піпі Доўгаяпанчоха».

«Піпі Доўгаяпанчоха» — кніга пра самую моцную, вялікую, рудую і дэвосную дзяўчынку ва ўсім сьвеце. (Піпі лёгка падымает каня на выцягнутых руках, гатуе імбэрцае печыва проста на падлозе, да таго ж яна аб'езьдзіла ўесь сьвет і

зьбіраеца стаць піратам, калі вырасце).

Сусьеветны бэстсэлер швэдзкай пісьменніцы пераклаў на беларускую мову Дзьмітры Плакс. Рэдактар кнігі — Юрэй Бушлякоў. Дызайн і макет кнігі падрыхтаваў Генадзь Мацур. Кніга выйшла ў выдавецтве Зымітра Коласа.

На прэзентацыі першага беларускага выдання «Піпі Доўгаяпанчохі» будуть прысутнічаць дачка Ліндгрэн Ка-рын Нюман — тая самая дзяўчынка, якая шмат гадоў таму прыдумала імя для героя і натхніла маці на напісанье кнігі; швэдзкая літаратура-знаўца і пісьменніца Ула Лундквіст і Дзьмітры Плакс.

КАНЦЭРТ

Этна-трыё «Тройца»

8 красавіка а 20-й у «Графіці» (зав. Калініна, 16) — канцэрт этна-трыё «Тройца».

Т.: (029) 671-58-65, (029) 254-49-09

ВЫСТАВЫ

Марцовыя каты

Да 7 красавіка ў Палацы мастацтваў (Казлова, 3) працуе выставка «Марцовыя каты», у якой бяруць удзел

мастакі, скульптары і фатографы з 7 краін. На выставе можна пабачыць усё: ад клягічных мастацкіх прац і бронзавых скульптур да мадэрніс-

цкіх мазаік, каляжаў поп-арту і чорна-белых фатаграфій...

Depress і Арытмія

Да 11 красавіка ў мас-

тацкай галерэі «Падземка» (пр. Незалежнасці, 41) працуе выставка твораў Ігара Варашкевіча і Нікі Сандрас.

КІНО НА ВЫХОДНЫЯ

«Прытулак»

Прытулак (El Orfanato)

Мэксіка — Гішпанія, 2007, каляровы, 105 хв.

Рэжысэр: Хуан Антоніё Баёна

Жанр: Гатычнае і бэрыйская містыка

Прызы, фэсты: Прывізы «Гоя» за найлепшы дэбют, гук, адмысловыя эфекты, дызайн, прывізы Барсэлёнскага кінафесту, Гран-пры фантастычных фільмаў у Жэрарме — усяго 26 узнагародаў і 26 намінацыяў.

Адзнака: 6,5 (з 10)

Дзяцінства Лауры прыйшло ў прытулку. Праз 30 гадоў герояня вяртаецца на старое месца з мужам Карласам і прыёмным сынам Сайманам. Лаура прагне ўсынавіць щэч колькі дзяцей. Але ейны сын вядзе палахлівия

гульні з нябачнымі прывідамі...

Карціна Хуана Антоніё Баёны — спрадусаваная мэксіканскім чарапніком страшных гісторый Гільермам Дэль Тора («Лябірынт Фаўна», «Хрыбет д'ябліа»). Фільм маладога рэжысёра — гэта гатычная лацінская містыка, узгадаваная на эўрапейскай культуре з выкшталцонай апэраторскай тэхнікай і трым-ценна-мэлянхалічнай атмасфераі.

На трэба крыіві і гучных крыкаў: спарахнелы дом, шэрэ мора, лядашчая старая з тоўстымі акулярамі, рып на дзіцячай пляцоўцы, съцені, вязаная маска з гузікам...

«Прытулак» палохает чаканьнем і сумам апошняй гульні. Мацярынскі інстынкт не выратоўвае, а заганяе ў небяспечную пастку; съяўляюцца ў цемры — фальшывае, а любоў да-стaeца прывідам. Стваральнікі стужкі віда-вочна скарысталі ѹ досьведамі амэрыканскага «Полтэрэйсту», але зрабілі гэта тонка, без вялікіх эфектаў.

Карціна крыху правісае ў фінале, але гэта не адмінне чароўнае атмасфэры эўракульту-вага кіно.

Андрэй Расінскі

ТЭАТРЫ

Купалаўскі тэатар

4 (пт) — «Дзеци Ванюшына»

5 (сб), 11 (пт) — «Вечар»

6 (ндз) — «Каханье ў стылі барока»

7 (пн) — «КМ»

9 (ср) — «Слуга двух гаспадароў»

10 (чц) — «Вольга»

12 (сб) — «Сымон-музыка»

ранішні спектакль

6 (ндз) — «Афрыка»

13 (ндз) — «Снегожная каралева»

малая сцэна

5 (сб) — «Варшаўская мэледыя»

10 (чц) — «Балада пра каханье»

11 (пт) — Дзікае паліванье караля Стаха»

Тэатар беларускай драматургіі

4 (пт) — «Ігвіта, альбо Як гэта рабілі ў Францыі»

5 (сб) — «Дамавічкі»

5 (сб) — «Нязваны госьць»

6 (ндз) — «П'емонці з'вер»

9 (ср) — «Адэль»

10 (чц) — «Адвечная песня»

11 (пт), 12 (сб) — «Белы анёл з чорнымі крыламі»

Беларусь Літва Польшча Эстонія Расія Балгарыя

ДУДАРСКІ ФЭСТ

Будзьма дударамі!

24 красавіка
25 красавіка

малая зала к/з "Мінск" клуб "Рэактар"

www.dudar.info starypolka.com

TUT.BY т. 766-24-25 www.open.by

Здымак: А. Белавусава

пра-бел / пра-съвет

Эсейтыка • Крытыка • Рэфлексіі

Блізкія локці Racеі.

Пра наступствы Косава для прасторы СНД піша палітоляг Андрэй Ляховіч 22

«Праверка на школу».

Пра спектакль Мікалая Пінігіна «Сымон—музыка» піша Аляксандар Фядута 24

Кранальна нармальнасць быцьца.

Польскі крытык і перакладчыца Малгажата Бухалік пра раман Бабінай «Рыбін горад» 26

Нацыянальная архітэктура.

Урад вырашыў ня зносьце хрушчоўкі, а рэканструяваць. Піша Сяргей Харэўскі 28

Таксама свабодны тэатар.


Піша Павал Белавус 29

Ахвяры першага красавіка.

Паколькі гістарычна нарада мела месца ў дзень дурні, то ці ня сталі мы ўсе закладнікамі гэтага сьвята? Фэльетон Лёліка Ушкіна 30

КАЛІ Б...

...у пекле даведаліся пра тое,
што ў Беларусі 666 аграгарарадкоў.



МАТАНУХ ТСЫЦІКІН

Шатан: Ну, канечне! А калі іх праграма адраджэння сяла лясьнецца, абавязкова скажуць, што гэта я вінаваты!

КУР'ЁЗ

я кіпрая малочная «АЭРО», какава парашок, малак (22), араматызатары, ідэнта, г: **вавёркі** – 9,3; тлушчал.

датны на працягу 12 месяцетра $18\pm3^{\circ}\text{C}$: адносная ві

На расейскай шакалядцы напісалі склад прадукту па-беларуску. Толькі вось аказалася, што ў шаклядзе ёсьць... вавёрка, ды не адна!



А ты падпішыся!

Каб рэгулярна атрымліваць «Нашу Ніву»,
проста паведаміце ў Рэдакцыю свой
адрас. Адначасова Рэдакцыя звязвітаецца
з просьбай ахвяраваць на выданье.
Дэталі — **старонка 19.**

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

ЖЫТЛО

Маладая беларускамоўная сям'язь дзіцем 6 гадоў здымаючыя сяючыя жылыя ў Менску альбо пад Менскам (каб часта хадзіці электрапрыгаўнікам) . Разглядаюча юсе варыянты. Т.: (029) 198-32-51

Прадад за 37 тыс. леішча (вялікі драўляны дом, аблкладзены цаглай (недабуд 40%), з надзелам 6 сотак (1 км. ад МКАД)). Ёсць электрычнасць, вода (сезонная), хуткая пэрспэктыва газу, крана, ходзіці менскія аўтобусы/дімаршруткі. Т.: (029) 576-74-29 (тэлефончык пасыл 10 красавіка).

КАНТАКТИ

Паважаныя выпускнікі філіяльнага факультэту БДУ, гады навучання 1953–58! Запрашаем вас на супрацоўнічыя ўстроіства (супрацоўнічыя ўстроіства на 5 чэрвеня 2008 г. Збор а 15-й на дверы БДУ. Т.: (029) 171-80-05 (Галубовіч Валя), (029) 772-94-94 (Кірдун Ева). kirduneva@tut.by

КІГІ

Прапаную книгі: Ластоўскі «Расейска-кірэйска (беларускі) слоўнік» 1924г., Ластоўскі «Кароткая гісторыя Беларусі». «Беларускі книгаабарон», гісторыя, этнографія, архітэктура. Чачот, Гётэ, Баршчэўскі, Шэкспір ды іншэе. Багаты выбар. Т.: (029) 753-70-05

СЯБРОЎСКІЯ ПАДАРОЖКЫ

Запрашаем у падарожжа 6 красавіка (нядзеля) па маршруце: Менск—Сліец—Бытчыць—Бяроза—Бусяк—Альба—Белавічы—Новыя Пескі—Сіневічы—Менск. 13 красавіка: Беніца—Крэва—Баруны—Гальшаны—Вішнеў—Дзясятнікі—Валожын. 2—5 траўня: «Скарбы Закарпацця». Ужгарад—Мукачэў—Наўкаля—Сяродніе. Т.: (017) 292-54-58; (029) 622-57-20; 509-12-16; 110-19-28

ПРАЦА

Якасна выканана пісмовыя працы па беларускай гісторыі, літаратуры, мове. Якасны набор, рэдагаваныя тэксты на беларускай мове. Звязвітаца загадзя. Т.: (029) 101-03-24.

Філёнгял будзе ўдзячны за прыстойную працу, звязаную з беларускай, польскай мовамі (выкладаныне, рэдагаваныне тэксту). Т.: (017) 294-13-38

«НН» СТО ГАДОЎ З ВАМИ

Мы цвёрда верым, што вялікі рускі народ, так сама як і польскі, не паслухае тых людзей, што радзяць затрымаць беларускі і ўкраінскі нацыянальны рух. Мы верым, што думкі лепшых рускіх і польскіх людзей развеюць тыя хмары, каторые наганяюць на наш бедны край ворагі прайдзіцай згоды і брацтва ўсіх славян.

«Наша Ніва». №13. 1908

Наша Ніва

незалежная газета

заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991

галоўныя рэдактары «Нашай Нівы»:

З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914),
Янка Купала (1914—1915), А.Луцкевіч,
У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000)

сакратарка рэдакцыі Настя Бакшанская

шэф-рэдактар Андрэй Дынько

галоўны рэдактар Андрэй Скурко

мастакі рэдактар Сяргей Харэўскі

заснавальнік Мясцовы фонд выданья газеты «Наша Ніва»

выдавец Прыватнае прадпрыемства «Суродзічы»

АДРАС ДЛЯ ДОПІСАЎ:

220050, Менск, а/c 537

Tel/fax: (017) 284-73-29, 8-029-613-32-32,

8-029-707-73-29.

E-mail: nn@nn.by

On-line: www.nn.by

© НАША НІВА. Спасылка на «Нашу Ніву» абавязковая. 12 палос форматам А2, 6 друк. арк. Друкарня РУП «Выдачацца «Беларускі Дом друку», Менск, пр. Ф. Скарыны, 79. Рэдакцыя не нясе адказнасць за змест раклімых абвестак.

Кошт падпісы. Пасведчанне аб рэлізацыі прадыдущага выдання №581 ад 14 сакавіка 2007 г., выдадзеное Міністэрствам інформацыі Рэспублікі Беларусь. Юрыдычны адрас: 220101, г. Менск, пр. Ракасоўскага, 102-71. Р/р 3012206280014 у МГД ААТ «Белінвестбанк», Менск, код 764.

Наклад 2239. Газета выдаецца 48 разоў на год.

Нумар падпісаны ў друк 23.00 02.04.2008.

Замова № 1785.

Рэдакцыйны адрас: Ракасоўскага, 102-71.